

*15а*  
286364

ДЗЯРЖАУНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР  
імені В. І. ЛЕНІНА

# ЯКУБ КОЛАС

ДЛЯ 70-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

БІБЛІЯГРАФІЧНЫ  
ДАВЕДНІК

ВЫДАВЕЦТВА АИ БССР  
МІНСК 1952

*10a*  
*286364*

ДЗЯРЖАЎНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР  
імені В. І. ЛЕНІНА  
АДДЗЕЛ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ і БІБЛІЯГРАФІИ

# ЯКУБ КОЛАС

(КАНСТАНЦІН МІХАЙЛАВІЧ МІЦКЕВІЧ)

ДА 70-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

## БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК

ВЫДАВЕЦТВА АН БССР  
МІНСК 1952

*Бал (28)*

НАЦІЯНАЛЬНАЯ  
БІБЛІЯТЭКА  
БЕЛАРУСІ

Редактар кандыдат філалагічных  
наук В. В. БАРЫСЕНКА

---

Склала Н. Б. ВАТАЦЫ



ЯКУБ КОЛАС

Дык хай-жа песні з лета ў лета  
Твае мкнуць, Колас, вольнай хвалаій  
І кажуць людзям, кажуць свету,  
Як тут кіруе мудры Сталін!

Янка Купала.

## ПРАДМОВА

3 лістапада 1952 г. споўнілася 70 год з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа.

Якуб Колас, побач з Янкам Купалам, з'яўляецца роданаачальнікам сучаснай беларускай літаратуры і шырока вядомы совецкаму чытчу як сваімі выдатнымі мастацкімі і публіцыстычнымі творамі, так і вялікай навуковай і грамадскай дзейнасцю. Песні Якуба Коласа пяе народ, на творах яго вучыцца моладзь нашай краіны. Творчасць паэта дорага нам таму, што выказвае лепшыя думкі і імкненні совецкага чалавека.

У сувязі з гэтай знамянальнай датай Дзяржаўная бібліятэка імені В. І. Леніна выпускае даведнік мастацкіх твораў пісьменніка.

Да рэвалюцыі было выдана 8 кніг Якуба Коласа ў колькасці 23000 экземпляраў. У Совецкім Саюзе з 1917 па 1952 год выдана 133 кнігі Коласа, на 7 мовах, у колькасці 1 377 000 экземпляраў.

Даведнік знаёміць з творамі Якуба Коласа і з лепшымі, найбольш новымі іх выданнямі. Асобным раздзелам выдзелены творы Якуба Коласа для дзяцей. Спецыяльны раздзел даведніка складаюць пераклады твораў Якуба Коласа на рускую мову.

Апрача бібліяграфічных звестак, даведнік змяшчас  
біяграфічны раздзел „Асноўныя даты жыцця і дзея-  
насці Якуба Коласа“, прагледжаны самім аўтарам.

З абышырнай крытычнай літаратуры аб творчасці  
паэта паказана толькі асноўная, найбольш новая літа-  
ратура.

У канцы прыводзіцца алфавітны ўказацель твораў  
Я. Коласа, змешчаных у апісаных у тэксле выданнях.

Даведнік прызначаецца ў дапамогу бібліятэкам,  
настаўнікам, лектарам і студэнтам філалагічных фа-  
культэтатаў.

---

**I. ПАСТАНОВЫ ЎРАДА СССР І ЎРАДА БССР  
АБ ЛІТАРАТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА  
АБ УРАЧЫСТЫМ АДЗНАЧЭННІ ДВАЦЦАЦІГОДДЗЯ  
ЛІТАРАТУРНАЙ ТВОРЧАСЦІ ПАЭТА І ПІСЬМЕНNІКА  
ЯКУБА КОЛАСА (КАНСТАНЦІНА МІЦКЕВІЧА)**

*Пастанова Совета Народных Камісараў БССР  
ад 18 кастрычніка 1926 г.*

Адзначаючы вялікую важнасць для працоўных беларусаў і беларускай культуры літаратурна-мастацкай дзейнасці Якуба Коласа, Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

1. Надаць Якубу Коласу званне народнага паэта.
2. Призначыць Якубу Коласу пажыццёвую пенсію ў размеры стаўкі адказных палітычных работнікаў БССР.

Прыняць да ведама пастанову Народнага Камісариата Асветы аб адзначэнні дваццацігадовай літаратурной дзейнасці Якуба Коласа ўрачыстым святкаваннем яго юбілею ў культурна-асветных установах БССР.

„Збор законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага Ўрада Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі”. 1926, № 49, арт. 184.

**УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР  
аб узнагарожданні совецкіх пісьменнікаў. 31 студзеня 1939 г.**

За выдатныя поспехі і дасягненні ў развіцці совецкай мастацкай літаратуры ўзнагародзіць:

Ордэнам Леніна:

8. Коласа Якуба.

Газ. „Правда” за 1/II 1939 г. Газ. „Известия”  
за 1/II 1939 г. Газ. „Звязд” за 2/II 1939 г.  
Газ. „Советская Белоруссия” за 2/II 1939 г.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР  
аб узнагароджанні ордэнамі партызан Беларускай ССР.  
16 верасня 1943 г.

За доблесць і мужнасць, прайўленая ў партызанскаі барацьбе супроць нямецка-фашысцкіх захопнікаў і асобая заслугі ў развіцці партызанскага руху—узнагародзіць:

Ордэнам Чырвонага Сцяга

58. Міцкевіча Канстанціна Міхайлавіча  
**(ЯКУБА КОЛАСА).**

Газ. „Совецкая Беларусь“ за 18/IX 1943 г.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР  
аб прысваенні звання „Заслужанага дзеяча науки БССР“.  
7 студзеня 1944 г., г. Гомель.

У азnamенаванне 25-годдзя Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і за асабліва выдатныя дасягненні ў галіне науки—прысвоіць званне „Заслужанага дзеяча науки БССР“.

4. Міцкевічу (Я. Коласу) Канстанціну Міхайлавічу.

Газ. „Совецкая Беларусь“ за 14/I 1944 г.

АБ ПРЫСУДЖЭННІ СТАЛІНСКІХ ПРЕМІЙ ЗА ВЫДАТНЫЯ РАБОТЫ Ў ГАЛІНЕ МАСТАЦТВА І ЛІТАРАТУРЫ ЗА 1945 ГОД

*Пастанова Совета Міністраў СССР*

Совет Міністраў Саюза ССР пастановіў:

Прысудзіць Сталінскія прэміі за выдатныя работы ў 1945 г. у галіне:

л) Паэзіі

Преміі першай ступені ў размеры 100000 рублёў:

2. Коласу Якубу за вершы: „Майскія дні“, „Дарогай славы“, „Салар“, „Родны шлях“, „Майму другу“, „На заход“, „Голас зямлі“.

Газ. „Правда“ за 27/VI 1946 г. Газ. „Звязда“ за 28/VI 1946 г. Газ. „Советская Белоруссия“ за 29/VI 1946 г.

## УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

аб узнагароджанні народнага паэта Беларусі ЯКУБА КОЛАСА  
(МІЦКЕВІЧА К. М.) ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.  
11 лістапада 1946 г.

За выдатныя заслугі ў галіне літаратуры, у сувязі з 40-годдзем літаратурнай дзеянасці, узнагародзіць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (Міцкевіча Канстанціна Міхайлавіча) ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Газ. „Правда“ за 15/XI 1946 г. Газ. „Звязда“  
за 13/XI 1946 г. Газ. „Советская Белоруссия“  
за 13/XI 1946 г.

## УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

аб узнагароджанні ордэнамі і медалямі работнікаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры і мастацтва Беларускай ССР. 30 снежня 1948 г.

У сувязі з трывалай гадавінай Беларускай ССР і дасягнутымі поспехамі ў развіцці і аднаўленні прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, культуры і мастацтва ўзнагародзіць:

Ордэнам Леніна:

106. Міцкевіча (Якуба Коласа) Канстанціна Міхайлавіча—народнага паэта БССР.

Газ. „Звязда“ за 1/I 1949 г. Газ. „Советская Белоруссия“ за 1/I 1949 г.

## АБ ПРЫСУДЖЭННІ СТАЛІНСКІХ ПРЕМІЙ ЗА ВЫДАТНЫЯ РАБОТЫ Ў ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА ЗА 1948 ГОД

Пастанова Совета Міністраў СССР

Совет Міністраў Саюза ССР пастанавіў прысудзіць Сталінскую прэмію за выдатныя работы 1948 года ў галіне:

В) Паэзіі

Преміі другой ступені ў размеры 50 000 рублёў.

**6. Коласу Якубу** (Міцкевічу Канстанціну Міхайлавічу), народнаму паэту БССР—за паэму „Рыбакова хата“.

Газ. „Звязда“ за 12/IV 1949 г. Газ. „Советская Белоруссия“ за 12/IV 1949 г.

**УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР  
аб узнагароджанні пісьменніка Якуба Коласа ордэнам Леніна**

За выдатныя заслугі ў развіцці совецкай мастацкай літаратуры, у сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння, узнагародзіць пісьменніка **Якуба Коласа** ордэнам Леніна.

Старшыня Презідымуа Вярхоўнага Совета СССР  
Н. ШВЕРНІК.

Сакратар Презідымуа Вярхоўнага Совета СССР  
А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль  
3 лістапада 1952 г.

Газ. „Звязда“ за 4.XI 1952 г.

## II. ДАТЫ ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА

- 1882 З лістапада (22 кастрычніка старога стылю) у лесніковай старожыцькай ўрочышчы Акінчыцы (недалёка ад сяла Мікалаеўшчыны былой Мінскай губерні, цяпер Столбцовскага раёна Баранавіцкай вобласці) у сям'і малаземельнага селяніна, які працеваў лесніком у князя Радзівіла, у Міхаіла Казіміравіча і Ганны Юр'еўны Міцкевіч нарадзіўся сын Канстанцін. (Сяло Мікалаеўшчына было пазней апісаны Якубам Коласам у аповесці „У глушы Палесся“ пад назваю сяла Мікуцічы).
- 1883—1897 Ва ўрочышчы Ласток (другая назва: Сухошчына), потым ва ўрочышчы Альбуць праходзяць дзіцячыя гады паэта. У 1892—1894 гг. Канстанцін Міхайлавіч вучыцца ў народным вучылішчы ў сяле Мікалаеўшчына. У 1894 г. піша першы верш.
- „...Калі мне было 12 гадоў, я пачаў працеваць і свае літаратурныя сілы. Памятаю, прачытаў свой верш „Вясна“ свайму бацьку; бацька праслушаў мяне ўважліва, потым запытаў, ші праўда, што гэта напісаў я, і даў мне рубель гасцінцу“. (Я. Колас.—Аўтабіографія<sup>1</sup>).
- 1898—1902 Якуб Колас вучыцца ў Несвіжскай настаўніцкай семінарыі (гор. Несвіж Слуцкага павета Мінскай губерні, цяпер раённы цэнтр Баранавіцкай вобласці).

<sup>1</sup> Е. Г. Гарачун. Родная літаратура. Хрестаматыя для 7 кл. Мінск, 1951. стар. 58.

Настойліва вывучае ён рускіх класікаў, піша вершы і маленькія апавяданні, запісвае вусную народную творчасць. (Рукапісы ранніх твораў і запісаў Я. Коласа захоўваюцца ў рукапісным аддзеле бібліятэкі Акадэміі навук Літоўскай ССР і ў бібліятэцы Вільнюскага універсітэта).

1902—1904 Скончышы настаўніцкую семінарыю, Якуб Колас працуе ў школе ў вёсцы Люсіна Пінскага павета Мінскай губерні. З 1904 г. працуе настаўнікам у вёсцы Пінкавічы Пінскага павета.

„Люсіна—страшэнная глуш,—апісаны „У палескай глушы“.—Тут я першы раз пазнаёміўся з іелегальнай рэвалюцыйнай літаратурай... Гэтая брашуркі далі ход маім разванжанням у зусім новым напрамку і вельмі зацікавілі мяне. Яны зрабілі ва мне цэлы пераварот“. (Я. Колас.—Аўтабіографія)<sup>1</sup>.

1905 Працуючы настаўнікам у вёсцы Пінкавічы, Якуб Колас вядзе рэвалюцыйную работу сярод сялян.

„У 1905 годзе я быў ужо заўзятым ворагам самадзяржаўя і ў гэтым напрамку вёў работу“ (Я. Колас.—Аўтабіографія)<sup>2</sup>.

У Мінскім абласным дзяржаўным архіве захоўваюцца дакументы, якія адносяцца да рэвалюцыйнай дзеянасці Якуба Коласа.

12 снежня 1905 г. Мінскім губернатарам Курловым была накіравана дырэктыва на імя пінскага павятовага спраўніка наступнага зместу:

„З прычыны звестак, якія ў мяне маюцца, аб ўзбуджэнні настаўнікам с. Пінкавічы Міцкевічам сялян таго-ж сяла супроць памешчыкаў да прад'яўлення імі незаконных патрабаванняў, а пры незадаволенні іх—гвалтоўнаму захопу маёmacі, прадпісваю в. в. грунтоўна праверыць указаныя звесткі

<sup>1</sup> Е. Г. Гарачун, Родная літаратура. Хрестаматыя для 7 кл. Мінск, 1951, стар. 59.

<sup>2</sup> Там-жа.

і, у выпадку іх падцверджання, неадкладна арыштаваць гэтую асобу<sup>1</sup>.

1906

Канстанцін Міхайлавіч піша рэволюцыйны верш „Ворагам“<sup>2</sup>, у якім кідае гнеўны вызаў панам.

9 ліпеня ўдзельнічае ў нелегальным настаўніцкім з'ездзе ў сяле Мікалаеўшчына. (З'езд настаўнікаў у сяле Мікалаеўшчына апісан у аповесці Якуба Коласа „На ростанях“ і ў п'есе „Забастоўшчыкі“); аб удзеле Якуба Коласа ў арганізацыі з'езда расказвае Янка Маўр у артыкуле „Сорак год назад“, надрукаваным у часопісе „Беларусь“, № 10 за 1946 г. ~~х~~

За рэволюцыйную работу сярод сялян вёскі Пінкавічы і за ўдзел у нелегальным настаўніцкім з'ездзе Я. Колас пазбаўляеца права працаваць у школе і аддаецца пад суд.

1 верасня ў газ. „Наша доля“, № 1 за 1906 г. (г. Вільна) надрукаван верш Якуба Коласа „Наш родны край“—першы апублікаваны твор паэта. Праз паўмесяца ў той-жа газете № 2 за 15 верасня змешчана першае апавяданне пісьменніка „Слабода“ пад псевданімам Дзядзька Карусь.

Зіму 1906—1907 г., пакуль цягнецца следства, Якуб Колас жыве ў братава ўрочышчы Смалярня і працуе ў прыватнай школе. Пачаў пісаць кнігу для чытання для другога года навучання ў беларускай школе („Другое чытанне для дзяцей беларусаў“).

1907

Вясной Канстанцін Міхайлавіч ездзе ў Вільню на работу ў рэдакцыю газеты „Наша ніва“, але працуе там нядоўга. Паліцыя забараняе яму жыць у Вільні, і ён вымушан выехаць з горада.

1908—1911 З пачатку 1908 года паэт працуе настаўнікам у першай беларускай прыватнай школе ў Магілёўскай губерні.

<sup>1</sup> М. Сагаловіч, Новыя дакументы пра Якуба Коласа. Газ. „Літаратура і мастацтва“ ад 17/ІХ 1949 г.

<sup>2</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. I (1952), стар. 48.

~~х) м. таксама сеф.: Александровіч с.  
ізвесціе, пісцівічі пра настасцінкі 13  
з'езду. Газ. „Літ. і маст.“, 1959, 12 лістапада.~~

Заканчвае кнігу для чытання „Другое чытанне для дзяцей беларусаў“.

15 верасня Віленская судовая палата прысуджае Якуба Коласа да трох год турэмнага заключэння за рэволюцыйную работу сярод сялян і ўдзел у настаўніцкім з'ездзе.

Я. Колас піша рэволюцыйны верш „Малебен“<sup>1</sup>, у якім смела выказвае сваю ўпэўненасць у tym, што народ хутка скіне цара і самадзяржаўны лад. Як сведчыць паэт, гэты верш часта выконваўся хорам зняволеных Мінскага астрога на чале з самім аўтарам<sup>2</sup>.

У турме Якубам Коласам напісана многа рэволюцыйных вершаў („Мужык“, 1909 г.; „Покліч“, 1909 і інш.), а таксама вершы аб людзях, кінутых царскім урадам у астрог („У астрозе“, „Сохну марна я ў астрозе“, „Пісьмо з астрога“, „У астрозе вясной“, „Турэмная камера“ і інш.).

Частка вершаў, напісаных Якубам Коласам у гэты перыяд, друкавалася ў газ. „Наша ніва“ за 1908—1911 гг. і была змешчана ў першай кнізе паэта „Песні жальбы“ (1910), некаторыя вершы гэтага часу („Мужык“ 1909 і інш.) убачылі свет толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі.

1909 У выдавецтве „Загляне сонца і ў наша ваконца“ выходзіць кніга Якуба Коласа „Другое чытанне для дзяцей беларусаў“ (Пб., 1909).

Якуб Колас піша рэволюцыйны верш „Мужык“<sup>3</sup>, у якім сцвярджае, што гады рэакцыі пасля паражэння рэвалюцыі 1905 г. не скарылі народ. Паэт упэўнен у tym, што настане час, калі працоўныя са зброяй у руках будуць заваёўваць свае права.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. I (1952), стар. 115.

<sup>2</sup> Там-жа, стар. 522.

<sup>3</sup> Там-жа, стар. 191

- 1910 Выходзіць першая кніга вершаў паэта „Песні жальбы“ (Вільна, 1910).  
У канцы 1910 г. у турме Я. Колас пачаў пісаць паэму „Новая зямля“. У 1910 г. Алексей Максімавіч Горкі даў высокую ацэнку творчасці Якуба Коласа і Янкі Купалы. (У пісьме да М. Кацюбінскага<sup>1</sup> і А. С. Чарэмнага).
- 1911 Пасля выхаду з турмы (15 верасня) Якуб Колас жыве ў мястэчку Лунінец Мінскай губерні Пінскага павета (зараз раённы цэнтр Пінскай вобласці), зарабляе на жыццё прыватнымі ўрокамі. У лістападзе 1911 г. піша першую частку паэмы „Сымон музыка“, задуманай яшчэ ў турме.
- 1912 Якуб Колас пачынае працаўца настаўнікам прыходскай школы ў гор. Пінску (1912—1915). Вясною 1912 г. піша другую частку паэмы „Сымон музыка“. Вышаў у свет першы зборнік прозы Якуба Коласа „Апавяданні“ (Вільна, 1912). У жніўні адбылася першая сустрэча Якуба Коласа з Янкам Купалам. Янка Купала наведаў паэта ў сяле Мікалаеўшчына, дзе Якуб Колас гасціў у сваякоў у час летніх школьніх канікул. Гэтай сустрэчай быў паложан пачатак моцнай дружбе будучых народных паэтаў Беларусі. (Гл. успаміны Якуба Коласа: „Янка Купала“<sup>2</sup>, сустрэчы з Янкам Купалам<sup>3</sup>, „Памятные встречи“<sup>4</sup> і „Мая першая сустрэча з Янкам Купалам“<sup>5</sup>).
- 1913 У Пецербургу выданы наступныя кнігі Якуба Коласа: апавяданні „Тоўстае палена“ і „Нёманаў дар“, вершаваныя апавяданні „Прапаў чалавек“ і „Батрак“.

<sup>1</sup> М. Коцюбинский. Выбрані творы в двух томах, т. 2, Київ, 1950, ст. 406.

<sup>2</sup> Газ. „Звязда“ за 6.VII 1952 г.

<sup>3</sup> Газ. „Чырвоная змена“ за 28.VI 1947 г.

<sup>4</sup> Газ. „Советская Белоруссия“ за 28.VI 1947 г.

<sup>5</sup> Газ. „Літаратура і мастацтва“ № 27 за 1935 г.

- 1914      Выдан у Вільні другі зборнік апавяданняў Я. Коласа „Родныя з'явы“.
- 1915      У гады першай сусветнай вайны Канстанцін Міхайлавіч эвакуіруеца з сям'ёй у Маскоўскую губерню і працуе настаўнікам у Дмітраўскім павеце. Увесень быў мабілізаван у армію і знаходзіўся ў Маскве, Пермі, пасля—на Румынскім фронце.
- 1916      Напісана п'еса „Антось Лата“, першы акт яе апублікаван асобным выданнем пад назвай „Чарка ўсё на свеце робіць“. (Пб., „Загляне сонца і ў наша ваконца“, 1916).
- 1917      Якубам Коласам напісана 3-я частка і 3 раздзэлы 4-й часткі паэмы „Сымон музыка“, а таксама п'еса „На дарозе жыцця“ і навелы „Даль“, „Проціў вады“, „Стары лес“ і „Што лепей?“. 8 лістапада (ст. ст.) у перыядычным друку публікуеца верш Якуба Коласа „Да працы!“<sup>1</sup>, напісаны паэтам напярэдадні Вялікай Каstryчніцкай соцыйлістычнай рэвалюцыі. Паэт выказвае ў ім сваё заветнае жаданне ўбачыць народ сапраўдным гаспадаром свайго жыцця.
- 1918      Выдана кніжка Я. Коласа „Сцэнічныя творы“ (Мінск, 1917), у якую ўвайшлі п'есы „Антось Лата“ і „На дарозе жыцця“. У студзені Канстанцін Міхайлавіч, як настаўнік, дэмабілізаван па дэкрэту Савецкай улады з арміі і жыве з сям'ёй у гор. Обаянь Курскай губерні, дзе працуе настаўнікам, пасля школьнім інструктарам.<sup>2</sup>
- З 6-га па 18 студзеня заканчвае першы варыянт паэмы „Сымон музыка“ (напісаны 4 раздзел 4-й часткі і 5-я частка паэмы). Тры першыя часткі выданы асобным выданнем (Мінск, 1918).
- 1919      Якубам Коласам напісан 18-ы раздзел паэмы „Новая зямля“.
- 1920      Напісан 19-ы раздзел паэмы „Новая зямля“.
- 1921      У маі Якуб Колас пераезджаете ў Мінск, дзе з таго часу і жыве пастаянна.

Працуе ў тэрміналагічнай камісіі Народ-

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 7.

<sup>2</sup> Г. Аргт. Падлой, В. Якуб Колас

У Курскай губерні ~~ЕАБ~~ ЧАСОП. „САВЕЦКАЯ ШКОЛА“, 1959, №4,

нага Камісарыята Асветы. Напісаны 8, 9, 10, 21, 22, 23 і 24 раздзелы паэмы „Новая зямля“. Пачынае пісаць першую вялікую аповесць „У палескай глушки“. Выдаецца кніга навел Якуба Коласа—„Казкі жыцця“ (Коўна, 1921).

1922 Паэтам напісаны 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 26 і 27 раздзелы паэмы „Новая зямля“. Закончана аповесць „У палескай глушки“.

Выданы другі зборнік вершаў Я. Коласа „Водгулле“ (Мінск, 1922).

Канстанцін Міхайлавіч пачынае працаваць у Інстытуце беларускай культуры, у Беларускім дзяржаўным універсітэце і Беларускім педагогічным тэхнікуме (1922—1927).

1923 5 студзеня Якуб Колас заканчвае паэму „Новая зямля“; у гэтым-жа годзе яна выдаецца асобным выданнем. („Новая зямля“. Мінск, 1923).

Упершыню асобным выданнем апублікавана аповесць „У палескай глушки“ (Вільна, 1923).

Якуб Колас істотна перапрацаваў сваю паэму „Сымон музыка“.

1924 Паэт аднаўляе згублены ў час паездкі на Каўказ рукапіс перапрацаванай паэмы „Сымон музыка“. Пачынае пісаць аповесць „У глыбі Палесся“ (1924—1927) з серыі палескіх аповесцей, задуманай у трох частках. Піша п'есу ў 2 актах „Забастоўшчыкі“. (Аб настаўніцкім з'ездзе ў сяле Мікалаеўшчына ў 1906 г.).

Закончана трэцяя рэдакцыя паэмы „Сымон музыка“ (1911—1925), паэма ўпершыню публікуецца поўнасцю асобнай кнігай. („Сымон музыка“, Паэма. Мінск, 1925).

Якубам Коласам пачата вялікая паэма „На шляхах волі“, якую аўтар раней меркаваў называць „Рэвалюцыя“. (Публіковалася часткамі ў часопісе „Полымя“ у 1926—1935 гг.).

Вышлі ў Мінску зборнікі апавяданняў „Першыя крокі“, „Крок за крокам“, „На рубяжы“ і „У ціхай вадзе“.

- 1926 18 кастрычніка Ўрад БССР прысвоіў Якубу Коласу званне Народнага паэта БССР.
- Грамадскасць рэспублікі адзначае 20-гадовы юбілей Якуба Коласа.
- Якубам Коласам напісана аповесць „На прасторах жыцця“, апублікаваная ў аднайменным зборніку апавяданняў („На прасторах жыцця“, Мінск, 1926); пачата п'еса „Вайна вайне“ пад першапачатковай назваю „Вайна да пабеднага канца“.
- Перавыдана кніга навел „Казкі жыцця“. У серыі „Сялянская бібліятэка“ выданы „Выбраныя апавяданні“. Выпушчана методыка выкладання беларускай мовы, напісаная Якубам Коласам, (Міцкевіч К.—Методыка роднае мовы. Мінск, 1926).
- 1927 Якуб Колас заканчвае аповесць „У глыбі Палесся“, пачатую ў 1924 г.; аповесць выдана асобным выданнем. Напісан верш „Змаганнікам за Кастрычнік“<sup>1</sup>, у якім паэт з гонарам за сваю Совецкую Радзіму кажа аб пранікненні ідэй комунізма ў свядомасць шырокіх мас працоўных усяго свету.
- 1928 13 кастрычніка Я. Колас выбіраецца са-праўдным членам Акадэміі навук БССР.
- Якуб Колас упершыню сустракаецца з Максімам Горкім, калі Алексей Максімавіч прайзджаў праз Мінск (28 мая).
- Выходзіць у двух выпусках 1 том „Збора твораў“ (т. 1, вып. 1 і вып. 2. Мінск, 1928).
- Асобным выданнем для дзяцей выходзяць беларускія народныя казкі ў апрацоўцы Якуба Коласа: „Воўк-дурань“, „Два маразы“, „Леў і воўк“, „Як пеўнік ратаваў курачку“.
- Другім выданнем выпушчаны: паэма „Сымон музыка“, зборнікі апавяданняў „На прасторах жыцця“, „На рубяжы“ і „Крок за крокам“.
- Трэцім выданнем выданы: аповесць „У палескай глушы“, зборнікі апавяданняў „Казкі жыцця“ і „У ціхай вадзе“.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 26.

У перакладзе на польскую мову выходзіць аповесць „На прасторах жыцця“.

1929 Якуб Колас выбран членам Прэзідыума і віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук БССР (бяз-зменна выконвае гэтых абавязкі да нашага часу).

Выдаецца 2 том „Збора твораў“ Якуба Коласа.

Асобным выданнем для дзяцей выходзіць народныя казкі ў апрацуўцы Я. Коласа: „Зайчыкі“ і „Пчала і шэршань“.

1930 Асобным выданнем выходзіць аповесць Якуба Коласа „На прасторах жыцця“ (Мінск, 1930), другім выданнем выпушчана аповесць „У глыбі Палесся“.

Пісьменнікам пачата аповесць „Адшчапенец“.

1931 Якуб Колас заканчвае аповесць „Адшчапенец“.

1932 Грамадскасць Беларусі ўрачыста адзначае 50 год з дня нараджэння Якуба Коласа (3 лістапада). Апублікаваны артыкулы самога паэта: „З поваду майго юбілею“<sup>1</sup>, „Слова юбіляра“<sup>2</sup>.

Выходзіць асобным выданнем аповесць „Адшчапенец“ (Мінск, 1932).

1933 Напісана аповесць „Дрыгва“.  
1934 Якуб Колас выбіраецца членам Праўлення Саюза совецкіх пісьменнікаў БССР. У другой палавіне жніўня прымае ўдзел у работе Першага Усесаюзнага з'езда совецкіх пісьменнікаў.

Сустракаецца з Алексеем Максімавічам Горкім. З вялікай любоюю і ўдзячнасцю пісаў пазней Я. Колас аб вялікім другу і настаўніку Максіме Горкім: „Великий друг и учитель“<sup>3</sup>, „Человек большого сердца“<sup>4</sup>, „Великий борец за счастье народов“<sup>5</sup> і інш.

<sup>1</sup> Газ. „Звязда“ № 279 за 1932 г.

<sup>2</sup> Газ. „Звязда“ № 284 за 1932 г.

<sup>3</sup> Газ. „Советская Белоруссия“ за 18.VI 1939 г.

<sup>4</sup> Газ. „Правда“ за 18. VI 1940 г.

<sup>5</sup> Газ. „Правда“ за 17. VI 1951 г.

Выходзіць асобным выданнем аповесць „Дрыгва” (Мінск, 1934). Яна выдаецца таксама ў перакладзе на рускую мову (М., ГІХЛ, 1934).

Трэцім выданнем выходзіць паэма „Новая зямля”. У скарочаным выглядзе паэма выдаецца ў перакладзе на рускую мову (авториз. перавод Сергея Городецкага).

1935 14—22 студзеня Якуб Колас удзельнічае ў рабоце 11 Усебеларускага з’езда Советаў, выступае на чацвертым паседжанні 16 студзеня<sup>1</sup>.

22 студзеня выбран у састаў Цэнтральнага Выкананічага Камітэта Беларускай ССР.

28.I—6.II прымае ўдзел у рабоце VII Усесаюзнага з’езда Советаў.

20 чэрвеня ўдзельнічае ў рабоце Міжнароднага кангрэса абароны культуры ў Пaryжы<sup>2</sup>.

Выдана кніжка для дзяцей „Міхасёвы прыгоды”, у „Школьнай серыі” выпушчан зборнік апавяданняў „Выбраныя творы”. Вышла 2-е выданне аповесці „Дрыгва”. У перакладзе на рускую мову выдан зборнік „Избранные стихи”.

1936 25 лістапада—5 снежня Канстанцін Міхайлавіч удзельнічае ў якасці дэлегата ў рабоце VIII Надзвычайнага з’езда Советаў, прыняўшага Сталінскую Канстытуцыю ССР.

На з’ездзе Якуб Колас слухаў Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Свае пачуцці і думкі, выкліканыя прамовай правадыра, Якуб Колас выказаў ва ўспамінах „Калі гаварыў правадыр”<sup>3</sup>.

Напісан верш „Правадыру народаў”<sup>4</sup>.

Якуб Колас прымае ўдзел у рабоце XII Надзвычайнага з’езда Советаў БССР (20—29

<sup>1</sup> Прамова Якуба Коласа змешчана ў газ. „Звязда” № 15 за 1935 г.

<sup>2</sup> Прамова Я. Коласа апублікавана ў газ. „Літаратура і мастацтва” № 35 за 1935 г.

<sup>3</sup> Газ. „Звязда” № 279 за 1937 г.

<sup>4</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 106.

лістапада 1936 г., 15—19 лютага 1937 г.), на якім абмяркоўваўся праект Канстытуцыі СССР і зацвярджалася Канстытуцыя БССР.

Разам з Янкам Купалам, Петрусём Броўкам і Пятром Глебкам выкладае вершамі пісьмо беларускага народа Іосіфу Вісарыёнакічу Сталіну.

За выдатную работу па пераказу ў высокамастацкай форме пісьма беларускага народа таварышу Сталіну ўзнагароджан граматай ЦВК і СНК БССР.

1 верасня адзначаецца 30-гадовы юбілей літаратурнай дзейнасці Якуба Коласа<sup>1</sup>.

Выдан 1 том „Выбраных твораў“ паэта, у які ўвайшлі вершы і паэмы 1904—1935 гг. Вышла 3-е выданне аповесці „Дрыгва“. Выпушчана дзіцячая кнішка ў вершах для малодшага ўзросту „Савось-распуснік“.

У перакладзе на польскую і яўрэйскую мовы выдана ў Мінску аповесць „Дрыгва“.

Беларускім дзяржаўным тэатрам імені Якуба Коласа (г. Віцебск) ставіцца п'еса „Вайна вайне“.

Выходзіць новая кніга вершаў Якуба Коласа „Наши дні“ (Мінск, 1937).

Да 100-й гадавіны з дня смерці А. С. Пушкіна Якуб Колас піша артыкул аб уплыве Пушкіна на паэзію нацыянальнасцей СССР „Его влияние неизмеримо“<sup>2</sup> і інш. артыкулы.

Беларускім дзяржаўным тэатрам імені Якуба Коласа (г. Віцебск) ставіцца п'еса „У пушчах Палесся“.

Выдана кніга „Выбраныя апавяданні“ Я. Коласа.

2-м выданнем вышла яго кніга для дзяцей „Міхасёвы прыгоды“. Чацвертым выданнем перавыдана аповесць „Дрыгва“.

1938 Закончана аўтарам у апошній рэдакцыі і апублікавана асобным выданнем драма „Вайна вайне“ (1926—1938). П'еса выдана таксама ў перакладзе на рускую мову (М.—Л., 1938).

<sup>1</sup> Прамова юбіляра апублікавана ў часопісе „Полымя“ № 10 за 1936 г.

<sup>2</sup> „Ізвестия ЦІК“, 1937, № 32, стр. 3.

Вышаў зборнік вершаў Я. Коласа „Выбраныя творы“. Асобнай кніжкай выдана для дзяцей малодшага ўзросту казка ў вершах „Рак-вусач“.

Якубам Коласам напісан артыкул аб А. М. Горкім „Писатель-гражданин“<sup>1</sup>. Апублікаван артыкул, у якім паэт ганьбіць ворагаў народа — трацкісцкую банду, „Няма месца гнусным здраднікам на свяшчэннай совецкай зямлі“<sup>2</sup>.

1939 За выдатныя заслугі ў справе развіцця беларускай совецкай літаратуры Якуб Колас узнагароджан Урадам СССР ордэнам Леніна (31.1).

У сакавіку ўдзельнічае ў дэлегацыі ад Беларусі для прывітання XVIII з'езда партыі.

Якуб Колас піша артыкул „З'езд, які на меці ў шлях да комунізма“<sup>3</sup>.

19 верасня газ. „Правда“ публікуе артыкул Якуба Коласа „Голос сердца“, у якім паэт вітае працоўных Заходнай Украіны і Заходнай Беларусі з вызваленнем з-пад прыгнёта польскіх паноў. 28 верасня ў газ. „Звязда“ надрукавана пісьмо народнага паэта да сваіх землякоў з Заходнай Беларусі. Неўзабаве паэт наведвае вызваленыя вобласці Заходнай Беларусі. Увесень 1939 г. пачынае пісаць паэму „Рыбакова хата“ (1939—1947), якую спачатку меркаваў называць „На крэсах усходніх“.

1 лістапада ў газ. „Звязда“ апублікаван артыкул паэта з поваду наглай правакацыі фінскай ваеншчыны „Ім хочацца пабыць у ролі крылоўскай моські“.

Выдан 3-ці том „Выбраных твораў“. Вышлі дзве кніжкі для дзяцей: апавяданне „Каля заставы“ і казка „Дзед і Мядзведзь“.

У перакладзе на рускую мову вышла драма „В пущах Полесья“ (М.—Л., 1939) і „Избранные стихи“ (М., ГИХЛ, 1939).

<sup>1</sup> Газ. „Советская Белоруссия“ № 71 за 1938 г.

<sup>2</sup> Газ. „Літаратура і мастацтва“ № 14 за 1938 г.

<sup>3</sup> Газ. „Звязда“ за 26. III 1939 г.

1940	24 сакавіка Канстанцін Міхайлавіч вы- бран у Вярхоўны Совет БССР ад заходніх аб- ласцей нашай рэспублікі.
	Выходзіць новая кніга вершаў Якуба Коласа „Пад Сталінскім сонцам“ (Мінск, 1940).
	У газ. „Правда“ ад 18 чэрвеня надрукаван артыкул паэта аб М. Горкім „Человек большого сердца“.
	У серыі „Масавая бібліятэка“ выходзіць зборнік выбранай прозы Якуба Коласа „Апавяданні“; у выданні для дзяцей старэйшага ўзросту—кніга „Вершы“. Перавыдана для дзяцей аповесць „Дрыгва“.
1941 да 22 чэрвеня	У выданні для дзяцей выходзяць: зборнік апавяданняў Якуба Коласа „У старых дубах“, урывак з паэмы „Новая зямля“ пад назваю „Начаткі“.
	У перакладзе на рускую мову выданы вершы для дзяцей пад назваю „Соколята“ (Мінск, 1941) і „Ягоды“ (М.—Л., 1941).
1941 з 22 чэрвеня	Якуб Колас выязджает з БССР у сувязі з пачаткам Вялікай Айчыннай вайны. На трэці дзень вайны ў газете „Правда“ апублікаван гнеўны верш Якуба Коласа „Шалёнага пса на ланцуг!“ <sup>1</sup> , напісаны ў сувязі з вераломным нападам гітлераўскіх полчышч на Совецкі Саюз. З гэтага дня і да канца Вялікай Айчыннай вайны тэма барацьбы со-вецкага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў становіцца асноўнай у творчасці паэта.
	У верасні надрукаван зварот Якуба Коласа да беларускага народа „На бітву, браты-беларусы!“ <sup>2</sup> .
	У сувязі з выступленнем таварыща Сталіна 6 лістапада 1941 г. на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 24 гадавіне Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі Якуб Колас піша верш „Сталінскаяе слова“ <sup>3</sup> .

<sup>1</sup> Газ. „Правда“ ад 24. VI 1941 г.

<sup>2</sup> Газ. „Советская Беларусь“ за 7. IX 1941 г.

<sup>3</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 269.

( ) 21 арт.: Жытлоўкі М. Савескіческі 23  
павед. 2003: „Кенгасавіч, прайді“  
1959, 10 сакав.; Жытлоўкі М. Ура гасціні-  
ца „Літаратурнай“

У Маскве выходзіць першы зборнік вершаў, напісаных паэтам у пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў перакладзе на рускую мову пад назвай „Родине—Вождю“. У перакладзе на туркменскую мову выдаецца кніга вершаў „Выбраныя вершы“ (перакл. Атаніязава. Ашхабад, Туркменіздат, 1941).

1942     У сакавіку апублікаван зварот Якуба Коласа да беларускага народа „Да зброі, беларускі народ!“<sup>1</sup>. Зварот паэта да народа быў выдан таксама Аддзелам пропаганды і агітациі ЦК КП(б)Б асобнай лістоўкай.

4—5 красавіка Якуб Колас выступае з прамовай на 2-ім Ўсеславянскім мітынгу (Масква)<sup>2</sup>.

У каstryчніку паэт піша артыкул „Сеяць смерць нямецкай погані“<sup>3</sup>.

Вышаў зборнік вершаў Якуба Коласа „Адпомсцім“ (М., 1942).

У Ташкенце выданы кнігі яго вершаў у перакладзе на рускую мову „Голос земли“ (Ташкент, 1942) і ў перакладзе на ўзбекскую мову „Выбраныя вершы“ (пад рэд. Хамія Алімджан, Ташкент, 1942).

Якуб Колас пачаў пісаць паэму „Суд у лесе“

1943     Якуб Колас уступае ў члены Комуністычнай партыі.

9 мая паэт выступае з прамовай на 3-м Усеславянскім мітынгу (Масква)<sup>4</sup>.

За асобыя заслугі ў развіцці партызанска-га руху Якуб Колас узнагароджан ордэнам Чырвонага Сцяга. 26 лістапада Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета Саюза ССР Міхаіл Іванавіч Калінін уручыў ордэн Канстанціну Міхайлавічу.

<sup>1</sup> Газ. „Совецкая Беларусь“ за 5.III 1942 г.

<sup>2</sup> Прамова паэта на мітынгу „Белорусы никогда не отдадут немецким захватчикам своей воли, своей земли своей независимости“ апублікавана ў газ. „Правда“ за 5 красавіка 1942 г.

<sup>3</sup> Газ. „Совецкая Беларусь“ за 7.X 1942 г.

<sup>4</sup> Прамова Я. Коласа на мітынгу „К мести, братя славяне!“ надрукавана ў газ. „Правда“ за 10.V 1943 г.

1 лістапада 1943 г. народзіўся  
3 Янкі Калас у гор. Кіеве, УССР.  
Бај звесткі: Успішнае літаратура;

Закончана паэма „Суд у лесе“ і апублікавана асобным выданнем.

Выходзіць новая кніга вершаў Якуба Коласа „Голас зямлі“ (М., 1943).

У красавіку Канстанцін Міхайлавіч пачынае пісаць паэму „Адплата“.

1944 7 студзеня ў азнаменаванне 25-годдзя Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і за асабліва выдатныя дасягненні ў галіне навукі Прэзідыум Вярхоўнага Совета БССР прысвоіў Якубу Коласу званне Заслужанага дзеяча навукі БССР.

Якуб Колас вяртаецца ў Мінск пасля вызвалення Савецкай Арміі сталіцы Беларускай ССР.

1945 У лістападзе заканчвае паэму „Адплата“. Якуб Колас, разам з К. Крапівой, А. Кульшовым і М. Танкам перакладае Гімн Савецкага Саюза на беларускую мову.

Газета „Правда“ (23.V 1945) публікуе артыкул Я. Коласа „Слава тебе, освободильнице народов!“

1946 Выдан зборнік паэта „Вершы для дзяцей“. 10 лютага працоўныя Баранавіцкай вобласці выбіраюць Якуба Коласа дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР.

Пастановай Совета Міністраў Саюза ССР за выдатныя творы, напісаныя ў час Вялікай Айчыннай вайны (вершы „У майскія дні“, „Дарогай славы“, „Салар“, „Родны шлях“, „Майму другу“, „На заход“ і „Голас зямлі“) Якубу Коласу прысуджана Сталінская прэмія першай ступені. У сувязі з атрыманнем звання лаурэата Сталінскай прэміі Я. Колас піша артыкул „Шчырая падзяка“<sup>1</sup>.

У сувязі з саракагоддзем літаратурнай дзейнасці Якуб Колас указам Вярхоўнага Совета СССР ад 11 лістапада 1946 г. узнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

24 кастрычніка ў Маскоўскім клубе пісьменнікаў адбыўся вечар, прысвечаны сарака-

<sup>1</sup> Газ. „Літаратура і мастацтва“ за 29.VI 1946 г.

годдзю літаратурнай дзейнасці паэта. У Мінску юбілей адзначаўся 2 лістапада.

Выдаецца асобным выданнем паэма „Ад-платы“ і зборнік вершаў „Мой дом“.

Выходзіць зборнік выбранай паэзіі „Вершы“, т. I і кніга „Паэмы“, у якую ўвайшлі „Новая зямля“ і „Сымон музыка“. Шостым выданнем выходзіць аповесць „Дрыгва“.

У Москве ў перакладзе на рускую мову выдана кніга выбранных паэтычных твораў Я. Коласа „Избранное“.

1947 9 лютага Якуб Колас выбран дэпутатам Вярхоўнага Совета Беларускай ССР.

Пленумам Саюза совецкіх пісьменнікаў СССР 29 чэрвеня—3 ліпеня зацверджан членам сакратарыята Саюза совецкіх пісьменнікаў СССР.

Заканчвае паэму „Рыбакова хата“ (1939—1947), паэма выдана асобным выданнем.

У серыі „Першая бібліятэчка школьніка“ перавыдана кніжка для дзяцей „Міхасёвы прыгоды“.

У перакладзе на рускую мову выдана ў Москве кніга паэтычных твораў Якуба Коласа „Избранное“. У серыі „Школьная бібліятэка“ вышаў зборнік выбранных вершаў Якуба Коласа ў перакладзе на рускую мову „Стихи“.

1948 Якуб Колас удастоен Сталінскай прэміі другой ступені за паэму „Рыбакова хата“.

У лістападзе піша свой славуты верш „Роднаму краю і народу“<sup>1</sup>, прысвечаны 30-годдзю БССР, у якім праслаўляе сілу совецкага народа, свабоду і дружбу народаў у СССР, сталінскі геній, які ўпэўнена вядзе совецкі народ да комунізма.

У серыі „XXX год БССР, 1919—1949“ вышла кніга выбранных твораў Я. Коласа „Вершы і паэмы“. У выданні для дзяцей выпушчан зборнік вершаў аб природзе „Усход сонца“ і „Выбраныя вершы“.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 386

У перакладзе на рускую мову адной кнігай выданы аповесці Якуба Коласа „У палескай глушы“, „У глыбі Палесся“ і „Дрыгва“ пад назваю першай аповесці „В полескай глухи“ (пер. с белорус. В. Тарсиса. М., 1948). У бібліятэцы „Огоńka“ на рускай мове вышлі „Избранные стихи“.

1949 Да 30-годдзя Беларускай ССР (1 студзеня 1949 г.) Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 30 снежня 1948 г. Якуб Колас узнагароджан ордэнам Леніна.

На 2-м з'ездзе совецкіх пісьменнікаў Беларусі (20—24 чэрвеня) Я. Колас быў зноў выбран членам Праўлення ССП Беларусі. Народны паэт адкрываў з'езд<sup>1</sup>.

На арганізацыйным пленуме Праўлення ССП Беларусі быў выбран членам прэзідыума Праўлення.

26—27 жніўня прымае ўдзел у работе Усесаюзной канферэнцыі прыхільнікаў міру. Прамова Я. Коласа на канферэнцыі апублікавана ў газ. „Звязда“ за 30.III 1949 г.

27 жніўня выбран у члены Усесаюзнага Камітэта абароны міру.

20 снежня ў Москве ў Вялікім тэатры Саюза ССР ад імя беларускага народа Якуб Колас вітае Іосіфа Вісарыёна Сталіна ў сувязі з яго 70-годдзем і чытае свой верш, напісаны да 70-годдзя таварыша Сталіна „Правадыру народа“<sup>2</sup>.

Якуб Колас пачаў публікаваць першыя главы сваёй аповесці „На ростанях“ у часопісе „Полымя“ №№ 2 і 11. У друку з'яўляюцца выступленні паэта ў абарону міру: „Поднявши меч от меча і погибнет“<sup>3</sup>, „Далоу падпальщыкаў вайны“<sup>4</sup> і інш.

<sup>1</sup> Уступная прамова Я. Коласа пры адкрыцці з'езда апублікавана ў часоп. „Полымя“ № 7 за 1949 г.

<sup>2</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах т. 2, (1952), стар. 390—392.

<sup>3</sup> Газ. „Советская Белоруссия“ за 2.X 1949 г.

<sup>4</sup> Час. „Беларусь“, 1949, № 10, стар. 5.

1950 12 сакавіка Якуб Колас выбран дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР.

У лютым надрукаван артыкул Я. Коласа аб таварышу Сталіне „Вялікі друг беларускага народа”<sup>1</sup>. „Самае вялікае наша шчасце ў tym,—піша Якуб Колас,—што семдзесят год таму назад у маленъкім горадзе Горы нарадзіўся найвялікшы чалавек сучаснасці, які, жывучы і працуучы поруч з намі, бачыць яшчэ не адкрытае нашаму воку і ўсю сілу свайго магутнага разуму і непахіснай волі аддае для стварэння чалавечага шчасця”.

16—20 кастрычніка паэт удзельнічае ў рабоце Другой Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру; выбран у Советскі Камітэт абароны міру.

20 снежня зацверджан намеснікам старшыні выбарчай камісіі Беларускай ССР па выбарах у Совет Нацыянальнасцей.

Паэт друкуе рад артыкулаў у абарону міру: „У імя міру”<sup>2</sup>, „Магутная сімфонія міру”<sup>3</sup> „Долой поджигателей войны”<sup>4</sup>.

Вышлі книгі Я. Коласа: зборнік апавяданняў для дзяцей „Раніца жыцця”; новае выданне аповесці „Адшчапенец”.

На рускай мове выдана аповесьць „Дрыгва” („Трясина”. Мінск, 1950) і ў апрацоўцы для дзяцей пад называю „Дзед Талаш” (М.—Л., Детгиз, 1950).

Рукапісным аддзелам бібліятэкі Акадэміі навук Літоўскай ССР выяўлены ў архівах рукапісы ранніх вершаў Якуба Коласа.

1951 25 лютага Якуб Колас выбран дэпутатам Вярхоўнага Совета Беларускай ССР.

5 верасня, як член Ініцыятыўнага Камітэта па скліканню Беларускай рэспубліканскай канферэнцыі прыхільнікаў міру (5—6 верасня 1951 г.), адкрывае канферэнцыю. Выбран членам Беларускага рэспубліканскага камітэта

<sup>1</sup> Час. „Большэвік Беларусі”, 1950, № 2, стар. 28—34.

<sup>2</sup> Газ. „Звязда” за 9.V 1950 г.

<sup>3</sup> Газ. „Звязда” за 8.XII 1950 г.

<sup>4</sup> Газ. „Советская Белоруссия” за 1.VII 1950 г.

прыхільнікаў міру і ў састаў дэлегацыі ад Беларускай ССР на 3-ю Усесаюзнью канфэрэнцыю прыхільнікаў міру (27—29 лістапада).

28 лістапада выступае на канферэнцыі з прамовай у абарону міру<sup>1</sup>. У газ. „Советская Белоруссия“ № 174 за 1951 г. друкуе артыкул „Да будет мир!“

Якуб Колас піша верш у абарону міру: „Закон“ Трумэна і К<sup>о</sup><sup>2</sup>.

Выдан зборнік твораў Я. Коласа для дзяцей „Міхасёвы прыгоды“ (Паэмы, казкі, вершы) і беларуская народная казка ў апрацоўцы Якуба Коласа „Каза ў арэах“.

У Маскве на рускай мове вышлі 1 і 2 тымы чатырохтомнага „Збора твораў“ Якуба Коласа (Собрание сочинений в 4 томах. М., 1951).

У Кіеве выдан аднatomnіk выбранных твораў паэта ў перакладзе на украінскую мову („Вибрані твори“, пер. з беларус. за ред. П. Тичини. Київ, 1951).

У Варшаве выдана на польскай мове кніга Я. Коласа „У палескай глушы“. У кнігу ўвайшлі аповесці: „У палескай глушы“, „У глыбі Палесся“ і „Дрыгва“.

1952 8 студзеня за выслугу год і беззаганную работу ў Акадэміі навук БССР Якубу Коласу ўручан ордэн Леніна.

23 верасня XX з'ездам КП(б) Беларусі народны паэт выбран у члены Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б.

Вышла сямітомнае выданне Якуба Коласа „Збор твораў“.

Вышаў трэці том чатырохтомнага выдання „Збора твораў“ на рускай мове.

3-га лістапада за выдатныя заслугі ў развіцці совецкай мастацкай літаратуры, у сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння, пісьменнік Якуб Колас узнагароджан ордэнам Леніна.

<sup>1</sup> Выступленне Я. Коласа апублікована ў газ. „Правда“ за 29.XI 1951 г.

<sup>2</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2, (1952), стар. 394.

### III. КНІГІ Я. КОЛАСА ВЕРШЫ

1. **Песні жальбы.** Зборнік вершаў. Вільна, 1910. 127 стар. 2000 экз. 30 коп.

Першы зборнік вершаў паэта. Выдан у Вільні ў той час, калі паэт знаходзіўся ў царскай турме ў г. Мінску, куды трапіў за рэвалюцыйную работу ў вёсцы і ўдзел у нелегальным з'ездзе настаўнікаў.

У лірычных вершах і песнях зборніка паэт праста і шчыра расказваў аб цяжкім жыцці беларускага народа, аб яго бясправным становішчы пры царызме, аб бязрадаснай працы сялян-беднякоў («Вёска» і інш.)<sup>1</sup>.

Якуб Колас горача заклікаў народ да барацьбы супроты эксплуататараў за светлу, щаслівую будучыню. Паэт цвёрда верыў у сілы народа. («Не бядуй» і інш.)<sup>2</sup>.

Па цэнзурыных умовах многія рэвалюцыйныя вершы Якуба Коласа («Ворагам», 1906<sup>3</sup>; «Мужык», 1909<sup>4</sup> і інш.) не былі змешчаны ў зборніку «Песні жальбы» і да Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі не друкаваліся. Але яны даходзілі да беларускага народа ў шматлікіх рукапісных спісах.

Вершы са зборніка «Песні жальбы» ўвайшлі ва ўсе пазнейшыя зборнікі выбранных твораў паэта, а таксама змешчаны ў 1 томе «Збора твораў у сямі тамах» Я. Коласа.

2. **Водгулле.** Вершы. Мінск, 1922. 108 стар. 3000 экз.

Першы зборнік вершаў паэта совецкага часу. У ім змешчаны некаторыя дарэволюцыйныя вершы Я. Коласа і вершы, напісаныя ім у час і пасля грамадзянскай вайны. У вершах, напісаных у перыяд грамадзянскай вайны, аўтар сумуе па родных мясцінах і тужыць аб цяжкім становішчы беларускага народа пад уладай белапольскіх інтэрвентаў. Некаторыя вершы гэтага перыяду гучыць песімістычна. Але ў далейшых сваіх вершах Якуб Колас заклікае беларускі народ да самаадданай працы на вызваленай ад белапольскіх скупантаў зямлі. Паэт зноў верыць у сілы народа, у цудоўную будучыню сваёй Радзімы.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 1 (1952), стар. 51—52.

<sup>2</sup> Там-жа, стар. 67.

<sup>3</sup> Там-жа, стар. 47.

<sup>4</sup> Там-жа, стар. 191.

Выбраныя вершы са зборніка «Водгулле» змешчаны ў 1 і 2 та-  
мах «Збора твораў у сямі тамах» Я. Коласа.

3. **Нашы дні.** 1922—1936 гг. Мінск, Дзярж. выд-ва  
БССР, 1937. 115 стар. 5000 экз. 3 руб. 25 кап.

Вершы паэта 1922—1936 гг. аб шчасці совецкіх людзей—  
гаспадароў свайго жыцця. Кніга адкрываеца вершам «Нашы  
дні»<sup>1</sup>, які пачынаеца словамі сцвярджэння нашай соцыялістыч-  
най рэчаіснасці.

У вершах зборніка паэт праслаўляе соцыялістычны лад, калгас-  
ную вёску, вялікі Сталінскі закон і яго стваральніка, друга і на-  
стаўніка беларускага народа—таварыша Сталіна.

Выбраныя вершы са зборніка «Нашы дні» ўвайшлі ва ўсе паз-  
нейшыя зборнікі выбранных твораў паэта, а таксама змешчаны  
у 2 томе сямітомнага выдання «Збора твораў» Я. Коласа ў выданні  
Дзярж. выд-ва БССР

4. **Пад Сталінскім сонцам.** Вершы. 1937—1939 гг.  
Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1940. 172 стар. 5000 экз.  
5 руб.

Вершы 1937—1939 гг. аб'еднаны аўтарам у тро раздзелы.  
«Правадыру і народу», «Дзецям» і «Мой дом».

У першым раздзеле змешчаны выдатныя творы Я. Коласа «Пад  
сцягам Леніна—Сталіна», «Сталін, партыя і народ», «Вялікаму  
Сталіну», «Правадыру і настаўніку» і інш., у якіх ён апівае новае  
жыццё Совецкай Беларусі, дружную калгасную працу, радасць  
стаханаўскай творчай працы, Совецкую Армію, дружбу народаў  
і стваральніка вялікай Соцыялістычнай дзяржавы Іосіфа Вісарыёна-  
віча Сталіна.

Другі цыкл вершаў прысвечан шчаслівай совецкай дзетвары,  
трэці цыкл—апісанню прыроды роднага краю.

Выбраныя вершы са зборніка «Пад сталінскім сонцам» ўвайшлі  
ва ўсе пазнейшыя зборнікі выбранных твораў паэта, а таксама  
zmешчаны ў 2 томе сямітомнага выдання «Збора твораў» Я. Коласа  
у выданні Дзярж. выд-ва БССР.

5. **Адпомнім.** Зборнік вершаў. Выд-ва газ. «Совецкая  
Беларусь», 1942. 32 стар.

Зборнік выдан у час Вялікай Айчыннай вайны.

У пачатку змешчан зварот Якуба Коласа да беларускага на-  
рода, у якім паэт заклікае народ да зброі супроць нямецка-  
фашысцкіх акупантаў.

Усе думы паэта аб Радзіме, аб адважных яе сынах («Душою  
і сэрцам мы з вами героя!»)<sup>2</sup>, аб мудрым сталінскім кіраўніцтве.  
Верш зборніка «Родны шлях»<sup>3</sup> увайшоў пазней у цыкл вершаў,  
удастоеных Сталінскай прэміі 1-й ступені.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952),  
стар. 69.

<sup>2</sup> Там-жа, стар. 249.

<sup>3</sup> Там-жа, стар. 291, (пад назв. «Стары гасцінец»).

Вершы са зборніка «Адпомсім» увайшлі ва ўсе пазнейшыя зборнікі выбранных твораў паэта, а таксама змешчаны ў 2 томе «Збора твораў у сямі тамах» Я. Коласа.

**6. Голас зямлі.** Вершы. М., Выд-ва ЦК КП(б)Б «Совецкая Беларусь», 1943. 79 стар. 10 000 экз. 3 руб.

У зборніку змешчаны вершы 1941—1943 гг. Гэта думы паэта аб лёссе роднага народа, прасякнутыя глыбокай верай у магутную непераможную сілу совецкай Радзімы.

Якуб Колас звяртаецца да кожнага совецкага грамадзяніна са словамі: «Запытай ты сябе, чалавечы: што зрабіў для Айчыны, ці многа? І ццжар, які ўзяў ты на плечы, каб наблізіць час перамогі?» («Запытай ты сябе, чалавечы...»)<sup>1</sup>.

Паэт славіць совецкі народ, Совецкую Армію і партызан, мужнюю барацьбу за праўду нашага народа, магутную сілу сталінскага кіраўніцтва («Сталінскія слова» і інш.)<sup>2</sup>.

Вершы гэтага зборніка: «Голас зямлі», «На заход» і «Майму другу» разам з вершам «Родны шлях» са зборніка «Адпомсім» і трymа вершамі, напісанымі пазней («Майскія дні», «Салар», «Дарога славы»), удастоены Сталінскай прэміі 1-й ступені.

Вершы са зборніка «Голас зямлі» увайшлі ў «Збор твораў у сямі тамах», 1952, т. 2.

**7. Мой дом.** Зборнік вершаў. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1946. 72 стар. 8000 экз. 2 руб.

У зборніку змешчаны вершы 1937—1939 гг. аб харастве беларускай прыроды (з раздзелу «Мой дом» з кнігі «Пад Сталінскім сонцем», 1940), лірычныя вершы, напісаныя паэтом у эвакуацыі ў час Вялікай Айчыннай вайны, і ў 1945 г. Бязмежная любоў да Радзімы і цвёрдая ўлэуненасць у магутных сілах совецкага народа гучыць у кожным вершы паэта («Пасля навальніцы» і інш.).<sup>3</sup> Сумуючы над разбураным Мінском, Якуб Колас упэўнен у tym, што совецкія людзі здолеюць яго адбудаваць. («Топаль»)<sup>4</sup>.

Выбранныя вершы са зборніка змешчаны ў 2 томе «Збора твораў у сямі тамах».

**8. Вершы.** Т. 1. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1946. 344 стар. 12000 экз. 15 руб.

У зборніку змешчаны выбранныя вершы паэта, напісаныя ім з 1904 па 1935 год.

Дарэволюцыйныя вершы аб'еднаны ў кнізе ў тры раздзелы: «На ростанях», «На вузкіх межах» і «Песні няволі».

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2, (1952), стар. 248, (пад назв. «Стары гасцінец»).

<sup>2</sup> Там-жа, стар. 209.

<sup>3</sup> Я. Колас, «Мой дом». Мінск, 1946, стар. 45.

<sup>4</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, т. 2 (1952), стар. 347.

Вершы 1921—1934 гг. змешчаны ў раздзеле «Водгулле».  
Прадмова да зборніка аб жыцці і творчасці паэта напісана  
М. Клімковічам.

9. Вершы і паэмы. Пад рэд. П. Броўкі, К. Крапівы,  
**М. Лынькова**. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1948.  
415 стар. (XXX год БССР. 1919—1949), 4000 экз. 12 руб.

Выбраныя вершы 1921—1948 гг. і паэма «Рыбакова хата»  
выданы ў юбілейнай серыі да трыццацігоддзя БССР.

У пачатку змешчаны вершы, прысвечаныя Радзіме і правадыру  
народаў таварышу Сталіну. Астатнія вершы размешчаны ў храна-  
лагічным парадку. Апошнімі змешчаны вершы «Да трыццацігоддзя  
Кастрычніка» (1947)<sup>1</sup> і «Першы Май» (1948)—новыя вершы паэта,  
напісаныя пасля апошняга выдання яго твораў (1946). Першы з іх  
прысвечаны вілікай праудзе і магутнасці вучэння Леніна—Сталіна,  
якім узброен наш народ.

Верш «Першы Май»<sup>2</sup> вітае Першае мая, як сімвал барацьбы  
новага свету са старым.

Вершы Якуба Коласа змешчаны таксама ў першых  
двух тамах яго «Збора твораў у сямі тамах» (1952).  
Дарэволюцыйныя вершы складаюць першы том; вершы,  
напісаныя ў 1917—1952 гг., змешчаны ў 2 томе. Пасля  
Вялікай Айчыннай вайны Якуб Колас піша рад паэтыч-  
ных твораў аб tym, як слаўныя людзі нашай краіны ад-  
стаілі сваю Радзіму ў баю, аднавілі разбураныя фашы-  
стамі гарады і вёскі і натхнёна будуюць комуністычнае  
грамадства; аб барацьбе народаў за мір, аб правадыру  
народаў, усенародным дэпутаце, таварышу Сталіке.  
«Зварот», «Лясам Беларусі», «Наш шлях», «У залі  
Крэмлёўскага палаца», «Першы дэпутат», «Да трыццаці-  
годдзя Кастрычніка», «Ленінскому комсамолу», «Родна-  
му краю і народу», «Совецкія годы», «Закон» Трумэна  
і К°, «Ленінскім шляхам» і інш.).

Усе гэтыя вершы змешчаны ў другім томе «Збора  
твораў у сямі тамах» (гл. стар. 60 гэтага даведніка).

## ПАЭМЫ

10. Новая зямля. Паэма. Мінск, Выд-ва «Совецкая  
Беларусь», 1923. 288 стар. 4000 экз.

Выдатная эпічная паэма «Новая зямля» прысвечана паказу  
жыцця і імкненню працоўнага беларускага сялянства напярэдадні  
рэвалюцыі 1905 г.

<sup>1</sup> Я. Колас, Збор твораў у сямі тамах, г. 2 (1952),  
стар. 380.

<sup>2</sup> Там-жа, стар. 381.

Галоўны герой паэмы — малазямельны селянін Міхал, які працуе лесніком у пана. Перад вачыма чытача праходзіць усё жыццё беларускага селяніна-бедняка да рэвалюцыі: цяжкая праца ў полі і дома, поўнае бяспраёве беззямельнага селяніна, побыт, абрацы, песні і казкі беларускіх сялян і цяжкія думы іх аб сваім бяспраёвым жыцці.

Асноўны матыў паэмы — імкненне беззямельнага селяніна да волі, да вызвалення ад панскай залежнасці. Але герой паэмы, Міхал, яшчэ не бачыць сапраўднага шляху да свайго вызвалення. Ен бачыць яго ў набыцці ўласнага кавалку зямлі, імкненца да гэтага не шкадуючы сіл, і трагічна гіне, не дасягнуўшы мэты. І толькі незадоўга да смерці Міхала ў герояў паэмы ўзнікае сумненне ў tym, ці дасць ім шчасце «свая зямля».

Паэма прасякнута здаровым народным гумарам, у ёй многа жанравых сцэн і яскравых апісанняў маляўнічай прыроды Беларусі.

Над паэмай «Новая зямля» Якуб Колас працаваў многа год. Ен пачаў пісаць яе яшчэ ў турме ў 1910 г. і закончыў у 1923 г. Паэма выдавалася некалькі разоў асобнымі выданнямі (у 1923, 1927 і 1934 гг.), а таксама ў перакладзе на рускую мову (урыўкамі ў 1934 г і поўнасцю ў 1949 г.).

Паэма «Новая зямля» змешчана таксама ў кн. «Паэмы» (Мінск, 1946) і ў 4-м томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952), Якуба Коласа.

**10а. Сымон музыка.** Паэма. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1925. 277 стар. 4000 экз. 2 руб.

«Сымон музыка» — паэма аб лёсе мастака-самавучкі з народа ў мовах капіталістычнага грамадства. У паэме шырока паказана бяспраўнае становішча працоўных мас Беларусі да рэвалюцыі, іх жыццё і імкненні да волі.

Цяжкі жыццёвы шлях праходзіць таленавіты музыкант — сялянскі хлопчык Сымон. Усюды бачучы навокал сябе народнае гора, Сымон рашае прысвяціць сваё мастацтва барацьбе за лепшую долю народа. Ен зразумеў, што свабоднае жыццё можна здабыць толькі ў барацьбе.

Я. Колас пачаў пісаць паэму «Сымон музыка» ў 1911 г. і скончыў у 1918 г., калі першыя тры часткі паэмы і былі апублікаваны асобным выданнем. У 1925 г. паэма істотна перапрацавана аўтаграм і ўпершыню выдацца поўнасцю ў канчатковай рэдакцыі. Другое выданне выйшла ў 1928 годзе.

Паэма «Сымон музыка» змешчана таксама ў кн.: «Паэмы» (Мінск, 1946) і ў 4-м томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952).

**11. Суд у лесе.** Паэма. М., «Сов. Беларусь», 1943. 20 стар. 10 000 экз. 1 руб. 50 кап.

Паэма аб герайчнай дзеянісці беларускіх партызан у дні Вялікай Айчыннай вайны, аб іх бязмежнай любві да Айчыны і лютай няязвісці да ворага.

Напісаная ў 1943 г. паэма прасякнута цвёрдай верай у перамогу мужнага совецкага народа.

Паэма «Суд у лесе» змешчана таксама ў 7 томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952), Я. Коласа.

**12. Адплата.** Паэма. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1946. 144 стар. 12 000 экз. 2 руб.

Паэма прысвечана барацьбе беларускіх партызан супроць фашысткіх акупантай, расплаце з фашистамі за іх крывавыя ўчынкі і перамозе над імі вялікага совецкага народа. Герой паэмы— мужны беларускі народ.

Усенародны характар партызанская вайны, гатоўнасць кожнага совецкага грамадзяніна змагацца за незалежнасць совецкай краіны, шчырая любоў да Радзімы, моцная ўпэўненасць совецкіх людзей у перамозе, вера ў светлую будучыню свайго народа — «вось рысы, якія з выключнай сілай паказаны ў паэме».

Паэма «Адплата» змешчана таксама ў 7 томе сямітомніка «Збор твораў» Якуба Коласа ў выданні Дзярж. выд-ва БССР.

**13. Рыбакова хата.** Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1947. 249 стар. (Выбраныя творы беларускай совецкай літаратуры 1917—1947). 12000 экз.

Паэма аб цяжкім жыцці сялян Заходняй Беларусі да 1939 г., аб барацьбе беларускага народа за ўз'еднанне ў адзінай Беларускай совецкай дзяржаве.

Падзеі паэм адбываюцца ў невялікай вёсцы Петрушы. Сама-ўпраўства паноў, жорсткае прыгнечанне не зламалі імкнення да свабоды ў сялян, якія змагаліся за яе пад кіраўніцтвам комуністаў. Батрак Даніла Смык, яго жонка Марына, рыбак Сымон Латушка, дзед Күчейка і інш. змагаюцца супроць эксплуататораў і горача вераць у дапамогу Совецкага Саюза.

Заканчваецца паэма ўз'еднаннем беларускага народа ў адзінай Совецкай дзяржаве.

Над паэмай «Рыбакова хата» Якуб Колас пачаў працаваць увесень 1939 г., неўзабаве пасля вызвалення Заходняй Беларусі. Першыя шэсць раздзелаў былі надрукаваны ў 1941 г. пад называю «На крэсах усходніх» (Час. «Полымя» №№ 1, 2, 3 за 1941 г.). Вайна спыніла работу Якуба Коласа над паэмай. Астатнія раздзэлы напісаны пээтам у 1946—1947 гг. У 1948 г. за паэму «Рыбакова хата» Якуб Колас удастоен Сталінскай прэміі 2-й ступені.

Паэма «Рыбакова хата» змешчана таксама ў 7 томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952).

Апрача ўказанных паэм, Якуб Колас некалькі год працаваў над вялікай эпічнай паэмай аб Кастрычніцкай рэвалюцыі «На шляхах волі». (Пачатак паэмы друкаўся ў часопісе «Полымя» ў 1926—1930, 1934—1935 гг.). Цяпер пээт працуе над заканчэннем паэмы.

### А П А В Я Д А Н Н І

**14. Апавяданні.** Вільна, выд. «Нашай нівы», 1912. 62 стар. 3000 экз. 10 кап.

Першы зборнік апавяданняў Я. Коласа. Аўтар апавядaea аб цяжкім жыцці і побыце беларускіх сялян да рэвалюцыі, аб рэзольюцыйных зруках у вёсцы ў перыяд 1905 г. (апав. «Васіль Чурыла»), аб самавольстве царскіх чыноўнікаў («Соцкі падвёў» і інш.).

Змест зборніка: Васіль Чурыла. Чорт. Қалодка ічол. Қантракт. Імяніны. Соцкі падвёў. У балоце. Қалядны вечар. Зоркі-анёлы. Кірман. Жывая вада. Андрэй-выбаршчык.

Апавяданні гэтага зборніка змешчаны таксама ў З тоне «Збора твораў у сямі тамах» Якуба Коласа.

**15. Нёманаў дар.** Апавяданне. Пб., 1913. 32 стар. 3000 экз. 6 кап.

Апавяданне аб беззимеллі беларускага сялянства да рэволюцыі.

Апавяданне «Нёманаў дар» уваходзіць таксама ў З том «Збора твораў у сямі тамах» Якуба Коласа.

**16. Родныя з'явы.** Апавяданні. Вільна, 1914. 239 стар. 3000 экз. 15 кап.

Найбольш поўны зборнік дарэволюцыйнай прозы Якуба Коласа. Асноўная тэма апавяданняў зборніка — жыццё беларускай вёскі. Я. Колас маюе ўросшыя ў зямлю крытыя саломай хаты, побач з якімі «уперліся ў неба панская палацы». Перад намі яркія ма-люнкі капіталістичнай вёскі «поруч з галітвою ходзіць роскал і багацце; разам з людскімі слёзамі мяшаюцца панская вальсы, лъюцца вясёлыя гласы песень, грыміць музыка з пансага саду; разам з мужыцкім потам цякуць дарагія віны». («Думкі ў дарозе», 1906).

Пісьменнік расказвае аб здзеках царскіх чыноўнікаў над сялянствам, аб рэволюцыйных настроях сялян у 1905 г. («Бунт» 1907 г. і інш.), аб побыце беларускіх сялян і вясковай інтэлігэнцыі да рэволюцыі.

Змест зборніка: Думкі ў дарозе. Дудар. Зло—не заўсёды зло. Старасць—не радасць. У старых дубах. «Дзеравенішчына». Адгукуйся. Бунт. Малады дубок. Трывога. На начлезе. Кажух старога Анісіма. Старыя падрызнікі. «Соцыяліст». Недаступны. Дзяліцьба. Знайчлі. Выстагніўся. Злавіў. З дніёніка пана Жылака. Стараста. Так і трэба ашуканцу. Выбар старшыні. Злучыліся. Казкі жыцця.

Выbrane апавяданні са зборніка «Родныя з'явы» змешчаны ў З томе «Збора твораў у сямі тамах» Якуба Коласа.

**17. Қазкі жыцця.** 1907—1921, Коўна, 1921.

У зборнік увайшлі алегарычныя навелы 1907—1921 гг.: У балоце, Жывая вада. Дудар. Адзінокае дрэва. Зло—не заўсёды зло. Кажух старога Анісіма. На чорным грунце. Камень. Хмарка. Асінае гняздо. Балотны агоч. Проціў вады. Стары лес. Даляр. Што лепей?. Чыя праўда?. Крыніца. Гусі.

Героямі алегарычных навел Якуба Коласа выступаюць жывёлы, расліны, або казачныя персанажы.

У наступных выданнях (1926, 1928) книга «Қазкі жыцця» была дапоўнена аўтарам новымі навеламі.

**18. У ціхай вадзе.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1925. 89 стар. 80 кап.

Дарэволюцыйныя апавяданні са зборнікаў «Апавяданні» (1912) і «Родныя з'явы» (1914) і апавяданне «Тоўстае палена».

Змест зборніка: Соцкі падвёў. Кантракт. Стараста. Дзяліцьба. Кірмаш. Чорт. Трывога. На начлезе. Калодка чпол. Пісарывы імяніны. Старая падрызінкі. Выстагнаўся. Недаступны. Знайшлі. Так і трэба ашуканцу. Злавіў. Тоўстае палена.

Другое выданне зборніка выйшла ў 1927 г.; трэцяе—у 1928 г.

Выбраныя апавяданні са зборніка «У ціхай вадзе» змешчаны ў 3 томе «Збора твораў у сямі тамах» Якуба Коласа.

**19. На рубяжы.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1925. 3000 экз. 80 кап.

У кнігу ўвайшлі тры апавяданні аб новых людзях беларускай вёскі ў часы грамадзянскай вайны, напісаныя аўтарам у 1923 годзе: «Сяргей Карага», «Дачакаўся», «Крывавы вір».

У апавяданні «Дачакаўся» Я. Колас паказвае радасную сустрэчу селянамі-беднякамі Каstryчніцкай рэвалюцыі.

Мужна змагаецца з ворагамі Советскай краіны у час грамадзянскай вайны рабочы-большэвік у апавяданні «Сяргей Карага».

Другім выданнем зборнік вышаў у 1928 г.

Выбраныя апавяданні са зборніка «На рубяжы» змешчаны ў 3 томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952) Якуба Коласа.

**20. На прасторах жыцця.** Зборнік апавяданняў. Мінск, Дзярж. выд-ва Бел., 1926. 217 стар. 3000 экз. 1 руб. 50 кап.

Апавяданні 1921—1926 гг. і аповесць аб совецкай моладзі аднаўленчага перыяду «На прасторах жыцця».

Змест зборніка: Хаім Рыбс. Курская анамалія. Царскія гроши. Называеца зарабіў. З боку жыцця. Агатка. Дзядзькаў сведка. Прокурор. Калектыў пана Тарбецкага. На прасторах жыцця. (Аповесць). Туды, на заход.

У 2-ім выданні (1928 г.) кніга дапоўнена апавяданнямі «Адукацыя» (1926 г.), «Хатка над балотцам» (1927 г.) і «Драматург і лірычны паэт» (1927 г.). Аповесць «На прасторах жыцця» выдана у 1930 г. асобным выданнем.

Выбраныя апавяданні са зборніка «На прасторах жыцця» змешчаны ў 3 томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952) Якуба Коласа. Аповесць «На прасторах жыцця» змешчана ў 6 томе гэтага ж выдання.

## А П О В Е С Ц І

**21. Аповесці.** «У палескай глушы», «У глыбі Палесся». Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1948. 311 стар. 10000 экз. 14 руб.

Дзве часткі трэлогіі, трэцяя частка «На ростанях» яшчэ не закончана і друкуецца аўтарам у часопісу «Полымя» (№№ 2 і 11 за 1949 г., №№ 4, 8, за 1950 г. і № 6 за 1951 г.).

Першыя дзве часткі паказваюць жыццё і побыт глухой палескай вёскі напярэдадні рэвалюцыі 1905 г.: беднасць і бяспраўе вёскі, нарастанне рэвалюцыйных сялянства. Галоўны герой аповесці—

малады сельскі настаўнік Андрэй Лабановіч, актыўны ўдзельнік рэволюцыйнага руху.

Першая частка трывогі—«У палескай глуши» была закончана ў 1922 г. і надрукавана асобным выданнем ў 1923 г., перавыдавалася ў 1925 і 1928 гг. Другая частка — «У глыбі Палесся» выдана ў 1927 г., перавыдавалася ў 1930 г.

Абедзве аповесці выдаваліся ў перакладзе на рускую мову.

Аповесці «У палескай глуши», «У глыбі Палесся» і першая частка аповесці «На ростанях» змешчаны ў 5 томе «Збора твораў у сямі тамах» Якуба Коласа.

**22. На прасторах жыцця.** Аповесць. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1930. 166 стар. (Мастацкае слова масам). 1000 экз. 45 кап.

Аповесць напісана ў 1926 г. Цёпла малюе ў ёй Якуб Колас совецкую моладзь у перыяд аднаўлення разбуранай гаспадаркі пасля грамадзянскай вайны. У аповесці паказан новы побыт совецкай вёскі; работа першых комсамольскіх ячэек; палкае імкненне да ведаў сялянскай моладзі, якая накіравалася па закліку Владзіміра Ільіча Леніна да навукі і культуры; вучоба, работа і дружба совецкага студэнцтва. У вобразе героя аповесці Сцяпана Баруты раскрыты лепшыя рысы совецкага маладога чалавека: адданасць Радзіме, совецкаму народу, высокая свядомасць, настойлівасць у дасягненні мэты, прага да ведаў, маральная чыстата.

Аповесць «На прасторах жыцця» стала любімай кнігай совецкай моладзі.

Аповесць змешчана ў 6 томе «Збора твораў у сямі тамах» (1952) Якуба Коласа.

**23. Адшчапенец.** Аповесць. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1950. 154 стар. 15000 экз. 4 руб. 15 кап.

Аповесць напісана вясной 1931 г., у перыяд правядзення сушэльнай калектывізацыі. Гэта—твор аб класавай барацьбе беларускай вёскі ў гады калектывізацыі, аб перамозе калгаснага ладу.

Галоўны герой аповесці, селянін Пракоп Дубяга не адразу пера канануе ў перавазе калгаснага ладу.

Але, убачыўшы сваімі вачымі спаяную работу і заможнае культурнае жыццё сялян калгаса «Хвала рэвалюцыі», Пракоп Дубяга вяртаецца ў родную вёску, уступае ў калгас і робіцца пераконаным агітатарам за калгасны лад.

Напісана і выдана ўпершыню асобным выданнем ў 1932 г.

Аповесць «Адшчапенец» змешчана ў 6 томе сямітомніка «Збора твораў» Якуба Коласа ў выданні Дзярж. выд-ва БССР.

**24. Дрыгва.** Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1946. 296 стар. 20000 экз. 6 руб.

Аповесць аб партызанскім руху ў перыяд грамадзянскай вайны, аб герайчнай барацьбе беларускага народа супроты іншаземнай інтэрвенцыі і буржуазна-памешчыцкай контэррэвалюцыі ў 1919—

1920 гг. Пісменнік паказвае ўзнікненне і развіццё партызанскага руху ў Беларусі супроть белапаллякаў. У вобразе галоунага героя аповесці, дзеда Талаша, паказан удзельнік грамадзянскай вайны, камандзір партызанскага атрада, Васіль Ісакавіч Талаш. (Праз 20 год пасля падзеі, апісаных у аповесці, дзед Талаш прымай Уздел у партызанскай барацьбе супроть німецка-фашысціх захопнікаў у перыяд Вялікай Айчыннай вайны). Побач з ім ў аповесці ярка паказаны светлыя вобразы большэвіка-падпольшчыка Нявіднага, мужнага партызана Мартына Рыля, камандзіра ўзвода Букрэя і інш. Малюнкі зверстваў белапольскіх акупантаў і вярнуўшыхся з імі памешчыкаў, класавага размежавання вёскі, здрадніцкай ролі кулакоў і мужнай, самаадданай барацьбы беларускага народа—жывы паўстаюць перад вачыма чытачоў. У яркіх эпізодах паказвае аўтар кіраўніцтва падпольнай большэвіцкай арганізацыі партызанскім рухам і будаўніцтва новага жыцця пасля вызвалення Палесся ад акупантатаў.

Аповесць «Дрыгва»—адна з самых папулярных кніг беларускай прозы. Яна напісана ў 1933 г. і выдавалася асобнымі выданнямі ў 1934, 1935, 1936, 1937, 1940 і 1941 гг. Выдавалася таксама асобнымі выданнямі ў перакладзе на рускую, украінскую, польскую і яўрэйскую мовы.

Аповесьць «Дрыгва» змешчана ў 6 томе «Збора творчества у сямі татах» Якуба Коласа.

## П'ЕСЫ

**25. Вайна вайне.** Драма ў 4-х актах. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1938. 51 стар. 2000 экз. 3 руб. 50 кап.

Драма аб нарастанні рэвалюцыйнага руху ў арміі і ў тылу ў час імперыялістычнай вайны 1914—1918 гг., аб барацьбе партыі большэвікоў за герватварэнне імперыялістычнай вайны ў вайну грамадзянскую; аб мужнай барацьбе беларускага народа супроть белагвардзейшчыны ў час грамадзянской вайны; аб слайной перамозе народа, згуртаванага большэвікамі.

Чытача і гледача глыбока хвалююць праўдзівыя вобразы сялян-беднякоў: Аслава, дзеда Мікіты, яго сына Міхася, шахцёра Патапа Думакі, большэвікоў Максіма Кучараўага і настаўніка Алесі Шабуры, настаўніцы Марыны і інш.

Над драмай «Вайна вайне», якую аўтар пазней называе «Полымя ў акопах», Якуб Колас працуе многа год. Першы варыянт п'есы пад называе «Вайна да падбенднага канца» быў апубліканы яшчэ ў 1927 і 1931 гг. у часопісу «Полымя». Перапрацаўваная пад называю «Вайна вайне», драма была надрукавана ў 1936 г. (ч. «Полымя», 1936, № 10). У 1938 г. яна была зноў перапрацаўвана аўгарам і выдана асобным выданнем.

У перакладзе на рускую мову выдавалася пад называю «Война войне» (1937, 1938) і «Пламя в окопах» (У кн. «Белорусская драматургия», т. 1. М.-Л., «Искусство», 1949).

П'еса Якуба Коласа «У пушчах Палесся», напісаная аўгарам па матывах аповесці «Дрыгва», асобнай кнігай не выдавалася і была змешчана ў часопісе «Полымя» № 1 за 1938 г. У перакладзе на рускую мову выдавалася асобным выданнем у Маскве (гл. стар. 72).

## ЗБОРЫ ТВОРАЎ

25а. Збор твораў у сямі тамах. Рэдакцыйная калегія:  
Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, Міхась Лынъкоў, Янка  
Шарахоўскі. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1952.

- Т. I. Вершы 1904—1917 гг.  
Т. II. Вершы 1917—1952 гг.  
Т. III. Апавяданні.  
Т. IV. «Новая зямля», «Сымон музыка». (Паэмы).  
Т. V. «У палескай глушы», «У глыбі Палесся», «На ростанях»,  
(Трылогія).  
Т. VI. «На прасторах жыцця», «Адшчапенец», «Дрыгва».  
(Аповесці).  
Т. VII. «Суд у лесе», «Адплата», «Рыбакова хата». (Паэмы).
-

#### IV. ВЫДАННІ ТВОРАЎ ЯКУБА КОЛАСА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

26. **Другое чытанне для дзяцей беларусаў.** Пецербург, выданне суполкі „Заглянене сонца і ў наша ваконца“ і „Наша хата“, 1909. 110 стар. 6000 экз. 25 к.

Кніга для чытання ў 2 класе. Гэта—першая кніга Я. Коласа для дзяцей, напісана ім яшчэ ў 1907 г. і выдана ў 1909 годзе.

27. **Першыя крокі.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва Бел., 1925. 67 стар. 5000 экз.

Змест зборніка: Школа. Салавей. Дудар. Чоран. Страшнае спатканне. „Дзеравеншчына“. У старых дубах. Пад Новы Год.

28. **Крок за крокам.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва Бел., 1925. 39 стар. 3000 экз. 30 к.

Змест зборніка: Васіль Чурыла. Бунт. Наталька, Джон і муха. Малады дубок. На жалезнай дарозе.

Другім выданнем кніга вышла ў 1928 г.

29. **Воўк-дурань.** Беларуская казка, апрацаваная Якубам Коласам. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928. 12 стар. 5000 экз. 55 к.

30. **Два маразы.** Народная казка. Мастацкая апрацоўка Якуба Коласа. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928. 12 стар. 5000 экз. 40 к.

31. **Леў і воўк.** Народная казка. Мастацкая апрацоўка Якуба Коласа. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928. 12 стар. 5000 экз. 50 к.

32. **Як пеўнік ратаваў курачку.** Беларуская народная казка. Мастацкая апрацоўка Якуба Коласа. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928. 16 стар. 5000 экз. 55 к.

33. **Зайчыкі.** Мастацкая апрацоўка народнай казкі Якуба Коласа. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1928. 8 стар. 5000 экз. 30 к.

**34. Пчала і шэршань.** Беларуская народная казка. Маастацкая апрацоўка Якуба Коласа. Мінск, Бел. дзярж. выд-ва, 1929, 8 стар. 5000 экз. 20 к.

**35. Дрыгва.** Аповесць. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. дзіцячай літ-ры, 1940. 199 стар. 7500 экз. 5 р. 50 к.

Упершыню асобным выданнем для дзяцей аповесць выдана ў 1934 г.

**36. Міхасёвы прыгоды.** Вершаванае апавяданне. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1947. 53 стар. 1 р. 25 к.

Упершыню кніжка была выдана ў 1935 г., другім выданнем — у 1937 г.

**37. Савось-распуснік.** Верш для дзяцей малодшага ўзросту. Дзярж. выд-ва БССР, 1936. 14 стар. 12185 экз. 1 р. 35 к.

**38. Дзед і мядзведзь.** Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1939. 15 стар.

**39. Каля заставы.** Аповесць. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. дзіцячай літ-ры, 1939. 38 стар. 50 к.

Апавяданне для дзяцей аб тым, як школьнікі прыгранічнай вёскі Макарка і Лёнік дапамаглі совецкім пагранічнікам злавіць шпіёна. Апавяданне напісана ў 1938 г.; у зб. апавяданняў „Раніца жыцця“ змешчана пад назваю „Макарка Навак“.

**40. Вершы.** Уступны артыкул М. Клімковіча. Мінск, рэд. дзіцячай літ-ры, Дзярж. выд-ва БССР, 1940. 267 стар.

**41. На рэчцы зімой.** Верш. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. дзіцячай літ-ры, 1941. 12 стар. 10000 экз. 50 к.

**42. Начаткі.** Урывак з паэмы „Новая зямля“. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1941. 28 стар. 7000 экз. 1 р.

**43. У старых дубах.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. дзіцячай літ-ры, 1941. 141 стар. 8000 экз. 2 р. 20 к.

Змест зборніка: Школа. Чоран. Страшинае спатканне. „Дзеравеншчына“. У старых дубах. На жалезнай дарозе. Агатка. Васіль Чурыла. Малады дубок. На начлезе. Трывога. Жывая вада. Гусі. Салавей. У чым іх сіла.

44. **Вершы для дзяцей.** Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1945. 40 стар. 10000 экз. 2 р.

Змест кнігі: Савось-распушнік. Зіма. Конь і сабака. Храбры певень. Восень. Рак-вусач.

45. **Выбраныя вершы.** Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. вучэбна-педагагічнай літ-ры, 1948. 146 стар. 20000 экз. 4 р.

46. **Усход сонца.** Вершы аб прыродзе. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1948. 44 стар. 15000 экз. 2 р. 50 к.

47. **Раніца жыцця.** Апавяданні. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, рэд. дзіцячай літ-ры, 1950. 119 стар. (Школьная б-ка). 20000 экз. 3 р. 60 к.

Змест зборніка: Школа. Трывога. У старых дубах, „Дзеравеншчына”. Малады дубок. На жалезнай дарозе. Наталька. Джон і муха Чоран. Страшнае спатканне. Агатка. Арыніна перамога. Макарка Навак. Сустрэча з ворагам.

48. **Міхасёвы прыгоды.** Паэмы, казкі, вершы. Мінск, Дзярж. выд-ва БССР, 1951. 87 стар. 20000 экз. 2 р. 50 к.

Апрача апавядання ў вершах „Міхасёвы прыгоды”, у кнізе змешчаны вершы: Савось-распушнік. Дзед і мядзведзь. Надыход зімы. На рэчцы зімой. Зіма. Дзед-госць. Чаканне вясны. Песня аб вясне. На полі вясною. Летам. На лузе. Ручэй. У полі. Шчаслівая хвіліна. Дуб. Чыгунка. За навуку.

---

## V. ТВОРЫ ЯКУБА КОЛАСА Ў ПЕРАКЛАДАХ НА РУСКУЮ МОВУ

### З БОР ТВОРАЎ

49. **Собрание сочинений** в 4 томах. Перев. с белорус., под ред. П. Бровки, М. Исаковского, Е. Мозолькова. М., Худож. лит-ра, 1951.

- т. 1. Стихотворения. Рассказы в стихах. Хата рыбака. (Поэма). Критико-биографический очерк Е. Мозолькова. 1951. 679 стр.  
т. 2. Новая земля. (Поэма). Симон музыкант. (Поэма) 1951.  
450 стр.  
т. 3. Рассказы и повести. 1952. 503 стр. т. 4. (В печати).

### В ЕРШЫ

50. **Родине—вождю.** Стихи. Перев. с белорус. М., Гослитиздат, 1941. 24 стр. 25000 экз. 20 к.

Сборник стихов, написанных в начале Великой Отечественной войны. В начале помещено обращение народного поэта к белорусскому народу („Родному народу“), в котором он призывает народ к оружию против немецко-фашистских оккупантов. Несколько помещенных в сборнике стихотворений написано до 1941 г. („Под стягом Ленина—Стилана“, 1937; „Клятва“, 1939).

50а. **Ягоды.** Стихи. Перев. с белорус. М.—Л., Детиздат, 1941. 28 стр. 50000 экз. 1 р. 50 к.

50б. **Голос земли.** Стихи. Перев. с белорус., под ред. С. Городецкого, Ташкент, „Сов. писатель“, 1942. 56 стр. 5.000 экз. 1 р. 25 к. Стихи 1941—1942 гг.

51. **Избранное.** Перев. с белорус., ред. и вступит. статья Е. Мозолькова. М., Гослитиздат, 1946. 367 стр. 12 р.

Впервые избранные стихи Я. Коласа в переводе на русский язык изданы под ред. М. Исаковского в 1935 г. В 1939 г. были изданы „Избранные стихи“ в переводе группы авторов. Данное издание и издание 1947 г. совершенно аналогичны.

52. **Избранное.** Перев. с белорус. М., Гос. изд-во худ. лит-ры, 1947. 368 стр. 13 р.

В первом разделе книги помещены избранные стихи поэта, объединенные хронологически: 1904—1916; 1919—1940; 1941—1945. В другой цикл „Рассказы в стихах“ вошли произведения „Первый заработок“, „Игрище“, и „Доняя“. В третьем разделе помещен отрывок из поэмы „Симон музыкант“ в переводе Б. Иринина и М. Исаковского.

53. **Стихи.** Перев. с белорус., илл. Н. Шишловского. М.—Л., 1947. 48 стр. (Школьная б-ка) 1 р. 20 к.

Сборник стихов для детей, открывается песнями о вожде народов товарище Сталине и о нашей славной социалистической Родине. Далее помещены стихи, посвященные советским детям и их учебе, а также белорусской природе.

54. **Избранные стихи.** Перев. с белорус. М., „Правда“, 1948. 40 стр. (Б-ка „Огонек“, № 49, 1948) 150000 экз. 60 к.

Вступительная статья написана Е. Мозольковым.

55. **Избранное.** Авториз. перев. с белорус. М., „Советский писатель“, 1949. 237 стр. (Б-ка избранных произведений советской литературы. 1917—1947). 8 р. 50 к.

Сборник открывается стихотворением „Под знаменем Ленина—Сталина“ (1937). Остальные стихи, написанные Я. Коласом за годы Советской власти, помещены в хронологическом порядке (1921—1947). Второй и третий раздел составляют отдельные главы из поэм „Новая земля“ и „Хата рыбака“. В конце помещена биографическая справка.

56. **Стихи и поэмы.** Перев. с белорус. М.—Л., Гос. изд-во детской лит. Министерства просвещения РСФСР, 1949. 304 стр. (Школьная б-ка) 25000 экз. 4 р.

В первом разделе помещены стихи в хронологическом порядке, объединенные в 3 цикла: 1904—1916; 1917—1940; 1941—1945; второй раздел составляют несколько глав из поэм „Новая земля“ и „Хата рыбака“.

Вступительная статья о жизни и литературной деятельности Я. Коласа написана Е. Мозольковым.

## ПАЭМЫ

57. **Новая земля.** Поэма. Авториз. перев. с белорус., ред. и обраб. перевода П. Семынина. Минск, Госиздат, 1949. 293 стр., с илл., 12000 экз. 15 р.

Переводы выполнены по главам М. Исаковским, С. Городецким, Е. Мозольковым, П. Семыниным и П. Родионовым.

Впервые в переводе на русский язык поэма издана в Москве в 1934 г. в переводе С. Городецкого (не полностью). Помещена также в книге „Стихи и поэмы“ (М.-Л., 1949).

58. **Хата рыбака.** Поэма. Перев. с белорус. С. Городецкого, Б. Иринина и П. Семынина, под ред. Н. Чуковского. М., Гос. изд-во худ. лит-ры, 1949. 252 стр. 20000 экз. 8 р. 50 к.

Вступительная статья „Новая поэма Якуба Коласа“ написана П. Бровкой.

Поэма помещена также в книге „Стихи и поэмы“ (М.-Л., 1949).

59. **Хата рыбака.** Поэма. Перев. с белорус. Л., „Сов. писатель“, 1949. 245 стр. 25000 экз. 9 р.

Поэма помещена также в книге „Стихи и поэмы“ (М.-Л., 1949 г.).

## АПОВЕСЦІ І АПАВЯДАННІ

60. **На просторах жизни.** Рассказы и повести. М.-Л., Гос. изд-во, 1930. 256 стр. (Творчество народов СССР), 5000 экз. 1 р. 75 к.

61. **В полесской глухи.** Повесть. Перев. с белорус. В. Тарсиса. М., Гослитиздат, 1948. 528 стр., с илл., 9 р.

Содержание сборника: В полесской глухи. (1 и 2 части). Трясины.

Повесть „В полесской глухи“ впервые была издана в переводе на русский язык в 1929 г.

62. **Трясина.** Повесть. Перев. с белор. В. Тарсиса. Минск, Гос. изд-во БССР, 1950. 186 стр. 30000 экз. 6 р. 50 к.

Впервые в переводе на русский язык повесть издана в Москве в 1934 г.

63. **Дед Талаш.** Повесть. Перев. с белорус. В. Тарсиса. М.-Л., Детиздат, 1950. 191 стр. 30000 экз. 6 р. 50 к.

Повесть „Дрыгва“ („Трясина“) в переводе на русский язык и в обработке для детей. Вступительная статья о жизни и литературной деятельности Якуба Коласа написана Е. Мозольковым.

## П'ЕСЫ

64. **Война войне.** Пьеса в 4 актах. Перев. с белорус. М.-Л., 1938. 80 стр. 1 р. 70 к.

Драма „Война войне“ в новом переводе Л. Раковского помещена в книге „Белорусская драматургия“. Т. I. (М.-Л., „Искусство“, 1949) под заглавием „Пламя в окопах“.

64-а. **В пущах Полесья.** Драма в 4-х действиях по мотивам повести „Дрыгва“ („Трясина“), М.-Л., „Искусство“, 1939. 88 стр. 5000 экз. 1 р. 75 к.

## VI. ЛІТАРАТУРА АБ ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА кнігі

**Барсток М. Н.**, Вобраз станоўчага героя ў творчасці Якуба Коласа. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 223 стар. 6000 экз. 9 р.

Змест кнігі: Уступ. 1. Асноўныя рысы станоўчага вобраза ў дарэволюцыйнай творчасці Якуба Коласа. 2. Станаўленне новага совецкага чалавека ў час грамадзянскай вайны і мірнага будаўніцтва. 3. Вобразы барацьбітоў за ўз'яднанне Беларусі ў адзінай дзяржаве. 4. Совецкі патрыятызм—асноўная рыса вобраза станоўчага героя нашай эпохі. Заключэнне.

**Лынькоў М.**, Якуб Колас. (Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння). Мінск, Выд-ва АН БССР. 46 стар. (Т-ва па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў БССР). 10000 экз. 75 к.

**Пшыркоў Ю. С.**, Якуб Колас. Жыццё і творчасць. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 167 стар. 10000 экз. 7 р.

Змест кнігі: 1. Дакастрычніцкая творчасць Якуба Коласа. 2. Паслякастрычніцкая творчасць. 3. Паэма „Новая зямля“. 4. Паэма „Сымон музыка“. 5. „Казкі жыцця“. 6. Палескія аповесці. 7. Аповесці совецкага перыяду. 8. Творчасць перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 9. Паэма „Рыбакова хата“.

### АРТЫКУЛЫ АБ ТВОРЧАСЦІ Я. КОЛАСА

**Барсток М.**, Якуб Колас (Крытыка-біяграфічны нарыс). У кн. Я. Коласа „Збор твораў у сямі тамах“, т. I. Мінск, 1952.

**Барысенка В.**, Якуб Колас (Уступны артыкул). У кн. Я. Коласа, „Рыбакова хата“. Мінск, 1947. (Выбраныя творы беларускай совецкай літаратуры 1917—1947).

**Бровка П.**, Народны поэт Белоруссии. Газ. „Правда“ за 18.I 1946.

**Глебка П.**, Выразитель дум и чаяний народных. „Лит. газета“ за 4.III 1950.

**Глебка П.**, Народны паэт Беларусі. (Да 65-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа). Газ. „Звязда“ за 4.XI 1947.

**Городецкий С., Якуб Колас.** „Лит. газета“ за 29.VI 1946.

**Карпаў У.,** Проза і драматургія Якуба Коласа. У кн. У. Карпава „Па шляхусталасці“. Літаратурна-крытычныя артыкулы аб беларускай прозе і драматургіі. Мінск, 1952, стар. 57—145.

**Клімковіч М.,** Якуб Колас. (Уступны артыкул). У кн. Я. Коласа „Вершы“. Т. 1. Мінск, 1946.

**Крапіва К.,** Любимец народа. (К 40-летию литературной деятельности Я. Коласа). Газ. „Советская Белоруссия“ за 3.XI 1946.

**Мозольков Е.,** Якуб Колас. (Критико-биографический очерк). В кн. Я. Коласа „Собрание сочинений в 4-х томах“. Перев. с белорус. Т. 1. М., 1951. стр. 5—29.

**Семяновіч А.,** Аповесці Якуба Коласа на рускай мове. Ж. „Беларусь“, 1950, № 2, стар. 26—28.

**Семяновіч А.,** Дарэволюцыйная проза Якуба Коласа. Ж. „Сов. школа“ (Мінск). 1949, № 5, стар. 60—78.

**Семяновіч А. і Івашын В.,** Раннія рукапісы Якуба Коласа. Газ. „Літ. і мастацтва“ за 29.IX 1951.

**Фіглоўская Л.,** Вялікі паэт-патрыёт. Ж. „Беларусь“, 1945, № 6, стар. 44—45.

**Фіглоўская Л.,** Творчасць Якуба Коласа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. „Матэрыялы сесіі Акадэміі науک БССР па аддзяленню грамадскіх наукаў“. Мінск, 1948, стар. 56—68.

#### **АРТЫКУЛЫ АБ АСОБНЫХ ТВОРАХ ЯКУБА КОЛАСА**

**Базыленка Г.,** Вобразы і кампазіцыя паэмы „Адплата“ Якуба Коласа. Ж. „Полымя“, 1946, № 10, стар. 144—162.

**Бровка П.,** Новая поэма Якуба Коласа („Хата рыбака“), газ. „Правда“ за 12.VIII 1947.

**Глебка П.,** Поэма народной борьбы. („Хата рыбака“). Ж. „Знамя“, 1949, № 1, стр. 181—183.

**Грибачев Н.,** Светлая судьба народа. (О поэме „Хата рыбака“). „Лит. газ.“ за 23.IV 1949 г.

**Иринин Б.,** Новая поэма Якуба Коласа („Хата рыбака“). Ж. „Огонек“, 1949, № 13, стр. 25.

**Кедрина З.**, Народная поэма („Хата рыбака“). Ж. „Новый мир“, 1949, № 4, стр. 284—286.

**Кудраўцаў І.**, Аповесць Якуба Коласа „Дрыгва“. Часопіс „Сов. школа“ (Мінск), 1948, № 3, стар. 63—74.

**Мозольков Е.**, Повесть Якуба Коласа о Талаше. В кн. Я. Колас „Дед Талаш“. М., Детгиз, 1950, стр. 5—18.

**Пшыркоў Ю.**, „Новая зямля“ Якуба Коласа на русской мове. Часоп. „Полымя“, 1950, № 10, стар. 117—123.

**Пшыркоў Ю.**, Першы беларускі раман. („У палескай глушы“ і „У глыбі Палесся“). Часопіс „Беларусь“, 1946, № 10, стар. 22—25.

**Семынин П.**, Новая поэма Якуба Коласа („Хата рыбака“). Газ. „Известия“ за 3.II 1949.

**Шкраба Р.**, „Адплата“. Газ. „Звязда“ за 6.X 1945.

## VII. АЛФАВІТНЫ УКАЗАЦЕЛЬ

### ТВОРАЎ ЯКУБА ҚОЛАСА, ЗМЕШЧАНЫХ У ЗБОРНІКАХ, АПІСАНЫХ У ТЭКСЦЕ

#### A.

- Абаронцам роднай зямлі («У кожны міг, у кожны час, душою сэрцам я між вас...»). Верш—6, 9, 25а.  
Агатка (апав.)—20, 25а, 43, 47.  
Агляд зямлі («Сцісла, мяркоўна жыў Янка Жыгала...»).  
Верш—8.  
Адгукнуўся (апав.)—16, 25а.  
Адзін (апав.)—25а.  
Адзінокасе дрэва (апав.)—17.  
Адлёт жураўлёў («Белая валокны сцелюща над долам...»).  
Верш—1, 8, 25а.  
Адлёт птушак (апав.)—26.  
Адплата (пээма)—12, 25а.  
Адпомсім («Ваякі-партызаны на Гітлера ў паход!..»). Верш—5, 6, 9, 25а, 45.  
Адукацыя (апав.)—20, 25а.  
Адшчапенец (апав.)—23, 25а.  
Андрэй выбаршчык (апав.)—14, 25а.  
Апошні лісток («У апусцелым садку...»). Верш—2, 8, 25а, 45.  
Апошняе развітанне («На Красную плошчу мы з Сталіным зам...»). Верш—4, 25а.  
Араты («Но, малы! Но, малы, каб табе брыдка!..»).  
Верш—2, 25а.  
Арол («Над смужнай раўнінай высока-высока...»). Верш—8, 25а  
Арыніна перамога (апав.)—25а, 47.  
«Асадзі назад» («Дрэнна маё жыцце...»). Верш—2, 8, 25а, 40, 45.  
Асені вечар («Вые бура. Лес гамоніць...»). Верш—25а, 26.  
Асені дождж («Сыплюцца краплі часта і дробна...»). Верш—1, 8, 25а, 40.  
Асення ясныя дні (апав.)—26.  
Асінае гняздо (апав.)—17.  
Ачысціц Радзіму ад гнойнай заразы («Легенда народа стварыла Іуду, як вобраз агіднае твары...»). Верш—25а.

#### B.

- Баба і куры («Падпечкам баба кур дзяржала...»)—25а.  
Бабулька («Гаруе бабулька—вось часы дык часы!..»). Верш з цыкла «Калгаснае»—8, 25а.

- Байцам і камандзірам Чырвонай Армії («Якія слова песні, хвалы...»). Верш—6, 9, 25а, 45.  
 Байцам-комсомольцам («Арлы маладыя, я вас пазнаю...»).  
 Верш—5, 9, 25а, 45.  
 Балотны агонь (апав.)—17.  
 Батрак (Палеская быль). Апавяданне вершам—8, 25а.  
 Бацьку Міаю («Паклон табе шчыры і нізкі...»). Верш—6, 9, 25а.  
 Баяну-кабзару («У тваіх вачах, двух глыбозных, як неба, кръніцах...»). Верш—9, 25а, 45.  
 Бездараж («Хмурна, глуха. Цъма пануе...»). Верш—8, 25а, 40.  
 Беларусам («Устаньце, хлопцы, устаньце браткі!..»). Верш—3, 25а, 40.  
 Беспрытульна гора (С. Гарадзецкі, пераклад з рус. мовы).  
 Верш—4.  
 Божа мой! Қалі паўстане ў свеце згода тая?... (верш)—25а.  
 Братам Заходній Беларусі («Няхай паны ў сваёй дурноце...»).  
 Верш—9, 25а; пад называй «Пансі гнёт»—3.  
 Братам-згнаннікам. («Гей, вы, смутныя, гей, вы, бедныя...»).  
 Верш—1; пад называй «Сябрам-выгнаннікам»—8.  
 Будзе навальніца («Ноч надыходзіць, і хмары ўстаюць...»).  
 Верш—8, 25а, 40, 45.  
 Будзь цвёрды («Ты не гніся, брат, ніколі...»). Верш—8, 25а, 40, 45.  
 Будзьце чуйны («Чорныя цені, шэпат таемны...»). Верш—8, 9, 25а, 40, 45.  
 Будзьма гатовы («Сышліся прэм'еры, фашисты, бандыты...»).  
 Верш—3, 8, 9, 25а.  
 Бунт (апав.)—16, 25а, 28.  
 Бядняк («Вось я, бядняк. Ці траплю стаць на ногі?!»). Верш з цыкла «Калгаснае»—8, 25а.

## B.

- Вайна вайнене (п'еса)—25.  
 Васіль Чурыла (апав.)—14, 25а, 28, 43.  
 Вераб'іная ноч («Ноч павісла над зямлёй...»). Верш—8, 25а.  
 «Верныя сябры» («Я быў адзін. Братья і сёстры...»).  
 Верш—8, 25а.  
 Вёска («Цесна збіты нашы хаты...»). Верш—1, 8, 25а, 26, 40, 45.  
 Веснавая ноч («На зямлю сырую...»). Верш—2.  
 Веснавая хмаркі («Сінім стэпам—даліною...»). Верш—2, 8.  
 Веснавая хмаркі («Сакавітая, густыя, сінім стэпам-даліною...»).  
 Верш—25а.  
 Вецер («Гэй, вецер заходні з далёкай краіны...»). Верш—8, 25а.  
 Вецер («Ой ты, вецер неспакойны!..»). Верш—1, 8, 25а, 40.  
 Вецер («Пагуляў на волі...»). Верш—2; пад называй «Пагуляў на волі...»—8.  
 Вечар на Палессі («Вось пастух ужо стадка гоніць...»).  
 Верш—26.  
 Вобраз пакуты («Па зямлі і ўдзень і ўночы...»). Верш—8, 25а.  
 Вобразы самаўладдзя («Куды ні глянь—адно і тое...»).  
 Верш—25а.  
 Водгулле («Ці коска зазвоніць у час касавіцы...»). Верш—2, 8, 25а, 40.

- Вольнаму народу («Спета бяслайная панская песня...»).  
 Верш—4, 9, 25а, 45.  
 Вораг не дрэмле («Стань, глянь на захад, паслухай...»).  
 Верш—4, 25а.  
 Ворагам («Багачы і панства...»). Верш—8, 25а, 40, 45.  
 Ворагам («За што лілася кроў людская...»). Верш—2, 8,  
 25а, 40, 45.  
 Ворагам («Яничэ не стлеў у полі дрот калочы...»). Верш—9,  
 25а, 40, 45.  
 XVIII з'езду партыі («На вежах крэмлёўскіх...»). Верш—25а, 4,  
 9, 45.  
 Восеню («З узгоркаў у лагчыну дарожка збягае...»). Верш—2;  
 пад назвай «Увесень»—8, 25а, 40.  
 Восень (апав.)—26.  
 Восень («Засмуцілася, зажурылася...»). Верш—44; пад назвай  
 «Перад восенню»—8.  
 Восень («Пуста ў лузе. Толькі стогі...»). Верш—1, 25а, 26.  
 Восень у гаі («Гай заціх, бы зачарован...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Восенійскае (1. «Зачынае гоман вецер непакорны...»; 2. Зямля  
 совецкая; 3. Учора і сёння; 4. За новую вёску). Цыкл  
 вершаў—3, 9, 25а, 40.  
 Вось старая хатка... (верш)—1, 25а.  
 Воўк-дурань (казка)—26, 29.  
 Вузкае («Дні пройдуць сваёю чаргою...»). Верш—7, 25а.  
 Вусце («Я зноў жыву ад горада ў далі...»). Верш—4, 7, 9,  
 25а, 40.  
 Вусцянскі груд («Грудок улады я сабе абраў...»). Верш—4, 7, 9,  
 25а, 40.  
 Выбар старшыні (апав.)—16, 25а.  
 Выглядаш ты яснай вясной... (верш)—25а.  
 Высокі бераг («Высокі бераг, родны, мілы...»). Верш—2, 8, 25а  
 Выстагнаўся (апав.)—16, 18, 25а.  
 Вышыня Безыменная («Яшчэ яна ўчора была Безыменнай...»)  
 Верш—4, 9, 25а, 45.  
 Вялікаму Сталіну («Мы славім у песнях, у думках сваіх...»).  
 Верш—4, 9, 25а, 40, 45.  
 Вярба («Пытаў ручаёк сірату-варбіну...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Вярбіца («Над вадою адзінютка...»). Верш—1, 25а.  
 Вясковая дарога (апав.)—26.  
 Вясковыя дзеци («Пусты ўлетку нашы сёлы...»). Верш—25а, 26  
 Вясна (апав.)—26.  
 Вясна («Вясна, вясна жаданая...»). Верш—1, 8, 25а.  
 Вясна («Вясна прыдзе, снег пагіне...»). Верш—8, 25а, 45.  
 Вясна («Ідзе вясна ўжо, дзякую богу!...»). Верш—1, 25а, 26.  
 Вясна на Палессі («Свішчуць птушкі над балотам...»).  
 Верш—25а, 26.  
 Вясновая нач («На зямлю сырую ціха начка пала...»).  
 Верш—25а.  
 Вясною («Вакол усе вяёлы, снуюць і гамоняць...»). Верш—2.  
 Вясною («Вясёлыя людзі—снуюць і гамоняць...»). Верш—8, 25а.  
 Вясною («Вясенія неба, таполі...»). Верш—5, 6, 25а.  
 Вясною («З лазурных чистых небясоў...»). Верш—1.  
 Вячэрнія хмаркі («Сонейка заходзіць...»). Верш—1, 8, 25а.

## Г.

- Гадавіна («Лінуць дожджык памыкаўся...»). Верш—2, 25а.  
Гай («Люба ўспомніца гай зялёны...»). Верш—2, 8, 25а.  
Гераічнай Іспачії («На варце свабоды і шчасця нарадаў...»).  
Верш—3, 9, 25а.  
Глухая дарога («Наракаюць і смуткуюць...»). Верш—8.  
Глухая дарога («Плачуць ціха і смуткуюць...»). Верш—2.  
Год за годам неўзаметкі... (верш)—2.  
Голас ретру («Зашумеў на лад суровы...»). Верш—5, 6, 9,  
25а, 45.  
Голас зямлі («Я чую голас несціханы...»). Верш—6, 9, 25а, 45.  
Голь («Голь абадранай, голь неакрытая...»). Верш—2, 25а.  
Гора мацеры («За сялом у полі...»). Верш—2; пад назвай  
«Мацерына гора»—8, 25а.  
Горкая доля («З нашым шчасцем-доляй...»). Верш—8, 25а, 45.  
Грамадаўцам («Браты, мы ведаем...»). Верш—8, 25а.  
Гудзе зямля, дрыжаць лясы... (верш)—4, 25а.  
Гусі (апав.)—17, 43.  
Гусі («Гусі, гусі, вырай вольны...»). Верш—2, 8, 25а, 40.  
Гусі («Зоры далёкія, зоры бліскучыя...»). Верш—1, 8, 25а; пад  
назвай «Зоры далёкія, зоры бліскучыя...»—40.  
Гусцее над стомленым светам імгла... (верш)—4, 25а, 45.

## Д.

- Да 11-е гадавіны («Ідуць гады сталёвым шыхам...»). Верш—3,  
8, 9, 40; пад назвай «Да 11-й гадавіны Каstryчніка»—25а.  
Да выбараў па Сталінскай Канстытуцыі («Я за тых падам свой  
голос, хто працуе чэсна, дбала...»). Верш—4, 9, 25а, 45.  
Да вясны («Мароз, зіма, снягі вакол...»). Верш—2, 8, 25а, 45;  
пад назвай «Чаканне вясны»—48.  
Да Германіі («Германія, чуеш? Блізяцца громы...»). Верш—6.  
Да 10-й гадавіны БССР («Быў час—стаіўшыся знямела...»).  
Верш—25а.  
Да дня 20-й гадавіны («Сцягоў агністых мора...»). Верш—4, 40,  
45; пад назвай «Да дня 20-й гадавіны Каstryчніка»—9, 25а.  
Да дня 20-й гадавіны Каstryчніка. («Сцягоў агністых мора...»).  
Верш—9, 25а; пад назвай «Да дня 20-й гадавіны»—4  
40, 45.  
Да зброі, беларускі народ (заклік)—5.  
Да зброі за волю! («Ачнісцяся, людзі, ад доўгага сну...»)  
Верш—4, 25а.  
Да працы! («Браты! Вялікая дарога...»). Верш—8, 25а, 40, 45.  
Да 15-е гадавіны («Былі гады змагання...»). Верш—3, 8, 45;  
пад назвай «Да 15-е гадавіны Каstryчніка»—9.  
Да 15-е гадавіны Каstryчніка («Былі гады змагання...»)  
Верш—9, 25а; пад назвай «Да 15-е гадавіны»—3, 8, 45.  
Да трываліці і сілі Кастрычніка («Як хвалі шырокага мора...»)  
Верш—9, 25а, 45.  
Да тыдня «Беларускай культуры» («Быў такі час ліхі...»).  
Верш—3, 8, 9, 25а, 45.  
Даль (апав.)—17.

- Даняў («Жыў-быў пан, да казак ахвочы...»). Апавяданне  
 вершам—4, 25а.  
 Дарога («Ад кургана—да кургана...»). Верш—2, 25а.  
 Дарога («Між палёў шырокіх, як змяя якая...»). Верш—1, 8,  
 25а, 40.  
 Дарога («Між спелага жыта...»). Верш—2, 8, 25а, 40.  
 Дачакаўся (апав.)—19, 25а.  
 Два зайцы (казка)—26.  
 Два маразы (казка)—26, 30.  
 Джамбулу («Ад снежных вяршалін Каўказа, Паміра...»)  
 Верш—4, 9, 25а, 40, 45.  
 Дзве дарогі («Над балотам, над лясамі...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Дзве кумы (казка)—26.  
 Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў... (верш)—8, 25а.  
 Дзе вы? («Быў у нас хаўрус крэпка звязаны...»). Верш—8, 25а.  
 Дзе дзенешся? («Не такі чорт страшны, як яго малююць...»).  
 Верш—8, 25а.  
 Дзед-госць («Ходзіць дзед белабороды...»). Верш—4, 25а, 48.  
 Дзед і мядзведзь (вершаваная казка)—38, 48.  
 Дзед і ўнук («Дзед Міхалка і ўнук Грыша...»). Верш—4, 9, 25а,  
 40, 45.  
 Дзед-калгаснік («Калгасная хата. Багоў ані следу...»).  
 Верш—3, 9, 25а.  
 «Дзеравеншчына» (апав.)—16, 25а, 27, 43, 47.  
 Дзядзькаў свекла (апав.)—20, 25а.  
 Дзяляніца (апав.)—16, 18, 25а.  
 Дзяўчыне («Не кажы, што злыя людзі...»). Верш—8, 25а.  
 Дні ідуць за днімі... (верш)—8, 25а.  
 Доктар дапамог («Смачна спіць Лукаш на печы...»). Апавяданне  
 вершам—8, 25а.  
 Доля батрачкі («Маці ў службу выпраўляе...»). Верш—1, 8,  
 25а, 40, 45.  
 Драматург і лірычны паэт (апав.)—20.  
 Дронік («Гора-ліха па лесе брыло...»). Верш—4, 25а.  
 Дрыгва (апов.)—24, 25а, 35.  
 Дуб («Многа лет і зім дуб стаяў стары...»). Верш—6, 9, 25а, 45.  
 Дуб («Сілачом стаіць дуб разложысты...»). Верш—2, 8, 25а, 48.  
 Дуб і чароціна (апав.)—26.  
 Дудар (апав.)—16, 17, 27.  
 Дудка («За гарою дудка грае...»). Верш—8, 25а.  
 Думкі («Дрэмлюць думкі цяжкай дрэмай...»). Верш—2, 8,  
 25а, 40.  
 Думкі («Ой вы, думкі, думкі...»). Верш—1, 8, 25а.  
 Думкі («Рана засмуцілісь...»). Верш—40; пад назвай «Рана  
 засмуцілісь...»—1, 8.  
 Думкі («Усюды так ціхусенька...»)—25а.  
 Думкі жаўнера («Разлучыўся жаўнер з сваёй роднай сям'ёй...»).  
 Верш—2; пад назвай «Думкі салдата»—8, 25а, 40, 45.  
 Думкі салдата («Разлучыўся салдат з сваёй роднай сям'ёй...»).  
 Верш—8, 25а, 40, 45; пад назвай «Думкі жаўнера»—2.  
 Думкі ў дарозе (апав.)—16, 25а.  
 Думкі ў турме («Сохну марна я ў астрозе...»). Верш—1; пад  
 назвай «Сохну марна я ў астрозе...»—8, 25а, 40.

- Думкі ўющца, томанъ грудзі... (верш)—25а.  
 Дурань (казка)—26.  
 Душою і сэрцам мы з вами герои... (верш)—5, 25а; пад назвай «Чырвонай Арміі»—6.  
 Дэпутату беларускага народа («Гонар нашаму народу...»).  
 Верш—4, 25а.  
 Дэпутату беларускага народа («Як светлае ранне, абнятае сонцам...») Верш—4, 9, 25а, 45.

## Ж.

- Жніво («Рэдкае збожжа, травы палаўіна...»). Верш—1, 8, 25а, 40, 45.  
 Жніўныя песні («Жарыць сонца без літосці...»). Верш—8, 25а, 40, 45; пад назвай «Песня жніва»—2.  
 Жураўліны вырай («Крылаты вандроўнік, стary журавель...»)  
 Верш—6, 25а.  
 Журба па вясне («Шкода мне прыгоды божай...»). Верш—2.  
 Журба палёў («Упльывалі хмары-горы...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Жывая вада (апав.)—14, 17, 43.  
 Жыве між нас геній (верш)—4, 40.  
 Жыве між нас геній («З глыбінь жыватворчых народчага духа...») Верш—6, 9, 25а, 45.  
 Жыве Руставелі («Ні буры, ні віхры, ні чорныя годы...»).  
 Верш—4, 9, 25а, 40, 45.  
 Жыві народ! («Пад гоман бур пылаў наш сцяг змагання...»).  
 Верш—25а.  
 Жыта («Неспакойна зашумела...»). Верш—8, 25а.  
 Жытні колас («На саломцы тонкай»). Верш—1, 8, 25а.

## З.

- З астрога на волю («Бабёр устаў даволі рана...»). Верш—8.  
 З боку ад жыцця («Там, на волі, за сцяною...»). Верш—8, 25а;  
 пад назвай «Каляды»—2.  
 З боку жыцця (апав.)—20, 25а.  
 З дарогі («Мінула шмат гадоў...»). Верш—3, 9, 25а.  
 З дарогі («Дым бялявы, дым празрысты...»)—25а.  
 З дніўніка пана Жылака (апав.)—16.  
 З Каўказа («У залатой калясцы сонца...»)—25а; пад назвай «На Каўказе»—3.  
 З майго летапісу («Стайш мая хата, між хвой кучаравых...»).  
 Верш—25а.  
 З мінулага («Ці то сон быў, ці то мары...»). Верш—25а.  
 З падарожжа («Ты прыстаеш, вандроўнік, у дарозе?...»)  
 Верш—7, 25а.  
 З песень адзінокага («Я—адзін жыву без дому...»). Верш—8,  
 25а; пад назвай «Песня адзінокага»—2.  
 З Рабіндрантага Тагора («Скажи мне, мой любы...»).  
 Верш—3, 25а.  
 З Рабіндрантага Тагора («Шапнуў ён: міная, ну глянь...»).  
 Верш—3, 25а.  
 З турмы («Цесна мне тут, горка мне!..»). Верш—1, 8, 25а,  
 40, 45.

- За дождж («Ну-ж і была вясна сухая...»). Апавяданне  
 вершам—25а.  
 За навуку («Зашіхаю гоні і даліны...»). Верш—4, 25а, 48.  
 За новую вёску («Драўляныя хаты, салома і мох...»). Верш з  
 цыкла «Восеньская»—3, 25а.  
 За падаткі («Колькі ўжо раз за падаткі...»). Верш—1, 8, 25а,  
     40, 45.  
 За што пабіліся хлопцы (апав.)—26.  
 Забытая магіла («Адно захавана названне...»). Верш—8, 25а.  
 Загібелка («Бысь можа я крыху дзівак...»). Верш—3, 25а.  
 Зайчыкі (казка)—33.  
 Заклад (апав.)—24.  
 Закліканне вясны («Ты прыдзі, вясна жаданая...»). Верш—8,  
     25а, 40.  
 «Закон» Трумэна і К° («У Трумэну знайшлі бандыты...»).  
     Верш—25а.  
 Замест прадмовы («Не ў адной толькі людской душы...»).  
     Верш—17.  
 Запытай ты слбе, чалавечка... (верш)—6, 25а.  
 Зисада («Над заціхаю дарогай...»). Верш—6, 25а.  
 Заход сонца («Дагараў дзень, і знікалі...»). Верш—2, 8, 25а, 26.  
 Заходній Беларусі («Граніц няма шаленству катай...»).  
     Верш—3, 25а.  
 Зачынае гоман ведэр непакорны... (верш з цыкла «Восень  
     скае»)—3, 9, 25а, 40.  
 Зварог («Ідзе паважна пераможца...»). Верш—25а.  
 Згнанніку («Брат маркотны, брат мой бедны...»). Верш—25а.  
 Зіма (апав.)—26.  
 Зіма («Белым снегам замятае...»). Верш—1, 25а, 26.  
 Зіма («Надышлі марозы...»). Верш—2, 8, 25а, 44, 48.  
 Зімні вечар (апав.)—26.  
 Зімні вечар («Загудуць вятругі ў полі...»). Верш—8; пад наз-  
     вай «У зімні вечар»—25а.  
 Зімнія халады (апав.)—26.  
 Зімой у Балацанцы («Пад белай страхою стаіўся пасёлак...»).  
     Верш—25а.  
 Злавіў (апав.)—16, 18, 25а.  
 Зло—заўсёды зло (апав.)—16, 17.  
 Злучыліся (апав.)—16.  
 Змаганне з п'янствам («Мы заўсёды выпівалі...»). Каорткі  
     фельетон—25а.  
 Змаганнікам за Каstryчнік («Бушавала бура з сілай нечува-  
     най...»). Верш—8, 9, 25а, 40, 45.  
 Зміграку Бядулі («Адсек ты, Змітрок, тым часам—не жарты:  
     дващаць пяць гадоў...»). Верш—3.  
 Знайшлі (апав.)—16, 18, 25а.  
 Зноў павеяла турмою... (верш)—2; пад назвай «На астрожны  
     лад»—8, 40.  
 Зоркі-анёлы (апав.)—14.  
 Зоры далёкія, зоры бліскучыя... (верш)—40; пад назвай  
     «Гусі»—1, 8.

Зямля совецкая («Многа было сварак, бояк, калачечы...»)

Верш з цикла «Восеньскае»—3, 9, 25а.

Зяць («Цёпіча к зяцю прышла ў госці...»). Верш—8.

## I.

Ігрышичы («У карчомцы грук вялікі...»). Апавяданне вершам—8, 25а.

Ідзі! («Стаміуся ты, дружка, знямог...»). Верш—4, 7, 25а, 40.

Ім месца няма ў грамадзе! («Шалее фашистыкі падлюга...»). Верш—6.

Імяніны (апав.)—14; пад назвай «Пісаравы імяніны»—18, 25а. «Іскры Ільіча» («У пасцельку легла Ганя...»). Верш—3, 25а.

## K.

Кажух старога Анісіма (апав.)—16, 17, 25а.

Қазкі жыцця (апав.)—16.

Калгаснае (1. Старой вёсцы. 2. Бабулька. 3. Кулак. 4. Сялянка. 5. Сераднік 6. Бядняк. 7. Моладзь). Вершы—8, 25а.

Калгасу «Слабада» («Не дужа вялікі калгас «Слабада»...»). Верш—3, 9, 25а.

Калектыў чана Тарбецкага (апав.)—20; пад назвай «У дварэ пана Тарбецкага»—25а.

Калі спакой? («Ці ж я вясёлым быць магу?...»). Верш—6, 25а.

Калодка пчол (апав.)—14, 18, 25а.

Калымага Рым—Берлін («На дарозе пыл і дым...»). Верш—25а.

Каля акна ў астрозе («Высока, высока ў астрозе...»). Верш—8, 25а.

Каля возера ўночы (апав.)—26.

Каля грэблі за балэтам... (верш)—2.

Каля заставы (апав.)—39; пад назвай «Макарка Навак»—25а, 47.

Каля парога («Прад жалезнымі дзвярыма...»). Верш—8, 25а.

Калядны вечар (апав.)—14, 25а.

Каляды («Там, на волі, за сцяною...»). Верш—2; пад назвай «З боку жыцця»—8, 25а.

Каманіну, Молакаву і Слепнёву («Панурая поўнач. Халоднае мора...»). Верш—3, 9, 25а.

Канец зімы (апав.)—26.

Канстытуцыя («Канстытуцыю далі...»). Верш—8, 25а, 40, 45.

Кантракт (апав.)—14, 18, 25а.

Капайце яму, далахопы («Зямля ў агні, у горкім дыме...»). Верш—25а.

Катаржнікі («Цесны дворык, непрыгожа...»). Верш—1, 8, 25а.

Каханіе («Ці помчіл ты, Ганна...»). Верш—8, 25а.

Кветка («За агарожаю перад астрогам...»). Верш—1

Кветкі («Вянучь дарэмна ў глухіх закавулках...»). Верш—25а.

Кінохроніка (апав.)—25а.

Кініце смутак («Што вы, хтонцы, пахмурнелі?...»). Верш—8, 25а, 40, 45; пад назвай «Што вы, хлопцы, пахмурнелі...»—1;

«Не нудзіся»—26.

Кірмаш (апав.)—14, 18, 25а.

Кірыла («Як паглядзіш—божа мілы!..»). Верш—25а.

Клятва («Прад народам і Радзімай...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.

- Комсамолец Май («Ідзе Май у паходы, дазоры...»). Верш—3, 9, 25а.  
 Комсамольцам («Аб змене чырвонай даўно грыміць слава...») Верш—4, 9, 25а, 40.  
 Комсамольцам («Прывет вам, племя маладое...»). Верш—3, 9, 25а, 45.  
 Конь і сабака («Свабодны конь гуляў на волі...»). Верш—26, 44.  
 Краіне Советаў («Адзванілі званы на званіцах...»). Верш—3, 8, 25а, 40, 45.  
 Краска («Краска мілая мая...»). Верш—2, 8, 25а, 45  
 Крумкачи («Па-над лесам крумкач кружыць...»). Верш—6, 25а.  
 Крывавы вір (апав.)—19.  
 Крыніца (апав.)—17.  
 Кулак («Мяне ашэльмавалі...»). Верш, змешчан у цыклі «Калгаснае»—8, 25а.  
 Купальскія святлікі (апав.)—17.  
 Курская анамалія (апав.)—20.  
 Куцця (апав.)—26.

## Л.

- Ландыш (Верш С. Гарадзецкага, пераклад з рус. мовы).—4.  
 Ластаўкі (апав.)—26.  
 Ленінскому Комсамолу («Сеяў Ленін, сейбіт дбалы...»).  
 Верш—25а.  
 Ленінскім шляхам («Празорлівым зрокам...»). Верш—25а.  
 Лес («Глуха шэпча лес зялёны...»). Верш—8, 25а, 45.  
 Лес («Успомню я лес Беларусі...»). Верш—7.  
 Лес («Ціха, глуха ў лесе...»). Верш—6, 9, 25а, 45.  
 Лета (апав.)—26.  
 Летам («Ну-ж, і волі, волі ў гаі за вёскай...»). Верш—4, 9, 25а, 45, 48.  
 Летні поўдзень (апав.)—26.  
 Летняя нач (апав.)—26.  
 Летняя раніца ў вёсцы (апав.)—26.  
 Леў і воўк (казка)—26, 31.  
 Ліпі старая («Ліпы старая шумяць за сцяною...»).  
 Верш—8, 25а.  
 Люд стогне, гаруе пад цяжарам меча... (верш)—2, 8, 40.  
 Людскія слёзы («Слёзы людскія, слёзы людскія...»). Верш—25а, 26.  
 Лясам Беларусі («З маленства люблю я лясы...»). Верш—7, 9, 25а, 45.  
 Лясны пажар (апав.)—26.

## М.

- М. Д. М. («Ты без мяне, а я далёка...»). Верш—6.  
 М. Д. М. («Я радасці большай не ведаў бы ў свеце...»).  
 Верш—25а.  
 Мае мары («Далёка мы ад роднае зямлі...»). Верш—6, 7, 9, 25а.  
 Маёй вясне («Каб я волю меў...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Маёй каханцы («Я паеду да яе, да каханай маёй...»). Верш—3, 8, 25а.

- Маёй Марусі («Наплыў туман. Зямля ў імgle...»). Верш—7.  
 Малады дубок (апав.)—16, 28.  
 Май («Сышлі халодныя туманы...»). Верш—4, 25а.  
 Майму другу («Не малую дарогу прайшлі мы...»). Верш—6, 7,  
     9, 25а.  
 Майскіе свята («Па совецкіх гарадах, па сёлах...»). Верш—4, 9,  
     25а, 40, 45.  
 Майская раніца («У небе бяздонным, дзе хмаркі купаюцца...»).  
     Верш—25а.  
 Макарка Навак (апав.)—25а, 47; пад называй «Каля заста-  
     вы»—39.  
 Малады дубок (апав.)—25а, 43, 47.  
 Малебен («Як свет наш з'явіўся...»). Верш—25а, 40.  
 Мара («Шоў дарожны адзінока...»). Верш—8; пад называй  
     «Мараўва»—2.  
 Марава («Шоў дарожны адзінока...»). Верш—2; пад называй  
     «Мара»—8.  
 Мары аб вясне («І холадна, і дзень нам служыць мала...»).  
     Верш—25а.  
 Маскве («Бурліць на подступах к сталіцы...»). Верш—6, 9,  
     25а, 45.  
 Мацерына гора («За сялом у полі...»). Верш—8, 25а; пад наз-  
     вай «Гора матеры»—2.  
 Мацерына прычытанне («Верхам крыжастым узніяўшысь вы-  
     сока...»). Верш—2.  
 Маші («Непрыветна цераз вокны ночка пазірае...»). Верш—1, 8,  
     25а, 40.  
 Мая зямля («Далёка ты, мая зямля-матуля...»). Верш—6, 25а.  
 Месяц («Ціха месяц адзінокі...»). Верш—1, 2, 8, 25а, 40.  
 Мікалаю II. («Дзесяць год Мікола думаў...»). Верш—8, 25а,  
     40, 45.  
 Мінск («Пахілья вербы, як тыя бабулі...»). Верш—25а.  
 Міхасёвы чрыгоды (паэма)—36, 48.  
 Многа слаўненъкіх куточкай ёсць у нашым краі... (верш)—8, 25а.  
 Могілкі (апав.)—26.  
 Могілкі («Круглае поле. Горы камення...»). Верш—1, 24.  
 Могілкі («Круглае поле. Узгоркі, каменне...»). Верш—8, 25а, 40.  
 Мой дом («Між ніў дарожкаю сляпою...»). Верш—4, 7, 9, 25а,  
     40, 45.  
 Моладасць («Чым успомніць цябе, моладасць...»). Верш—8, 25а.  
 Моладасць («Мы не хочам жыць так далей...»). Верш з цыкла  
     «Калгаснае»—8, 25а.  
 Мужык («Я—мужык, бядак пахілы...»). Верш—8, 25а, 40, 45.  
 Мужык («Я—мужык сынок...»). Верш—1, 8, 25а, 40.  
 Мужык і зэгарак (казка)—26.  
 Мужык і пан (казка)—26.  
 Мужык і цыган (казка)—26.  
 Мужыччае жыцце («Божа, божа, твая воля...»). Верш—1, 8, 25а,  
     26, 40.  
 Мужыччае ніва («На мужычым полі...»). Верш—1, 25а, 26.  
 Мурашкі (апав.)—26.  
 Мурашкі і іх будова (апісанне)—26.  
 Муха («Ноч. У хаце ўсе паснулі...»). Верш—2, 8, 25а.  
 Мы маўчалі, як нямыя... (верш)—25а,

Мы ходзім спатыкаемся... (верш)—1; пад назвой «Наша восьмех»—8, 25a, 40.  
Мяцеліца (апав.)—26.  
Мяцеліца («Нізка звіслі над зямлёю...»). Верш—2, 8, 25a, 45.

## H.

- На абарону («Грымяць гарматы ўдзень і ўночы...»). Верш—5, 25a.  
На адзіноце («Між глыбокіх снягоў...»). Верш—2, 8, 25a.  
На астрожны лад («Зноў павеяла турмою...»). Верш—8, 25a, 40; пад назвой «Зноў павеяла турмою...»—2.  
На варту («Крывавыя здані, агністыя бласкі...»). Верш—3, 9, 25a.  
На восі Рым—Берлін («Раззявіў пасць Гітлер шырокам...»). Верш—5, 25a.  
На вясенні лад («Рассеяла сонца, як сейбіт, зернята...»). Верш—25a.  
На гасцінцы («Белым інеем пакрыты...»). Верш—25a, 26.  
На гасцінцы («Чыстым інеем пакрыты...»). Верш—1.  
На дарозе («Не кръчи, пан: «Прэч з дарогі!...»»). Верш—25a.  
На жалезнай дарозе (апав.)—28, 43, 47; пад назвой «На чыгунцы»—25a.  
На заход («Апала заслона мядзянная хмар...»). Верш—6, 7, 9, 25a.  
На заходзе сонца («Схіляецца дзень к надвячорку...»). Верш—7, 25a.  
На звера («К канцу падыходзіць дарога крыві і ярма...»). Верш—6, 9, 25a, 45.  
На Каўказе («У залатой калысцы сонца...»). Верш—3; пад назвой «З Каўказа»—25a.  
На крыжовых дарогах («На пагорку ў чистым полі...»). Верш—2, 8, 25a, 40.  
На лузе («Вецер паўднёвы ў лузе квяцістым...»). Верш—2, 8, 25a.  
На лузе («Добра ў лузе ў час палудны...»). Верш—2, 8, 25a, 48.  
На магілах герояў («Ускрай старых магіл, дзе хвоі...»). Верш—25a.  
На міжнародныя тэмы («Захадзіўся пана, дванаццаты Пій...»). Верш—25a.  
На мяжы («Бывай здароў, мой год старэнкі...»). Верш—1, 25a.  
На начлезе (апав.)—16, 18, 25a, 43.  
На ніве («Гэй, мой конік! Гэй, мой сівы!...»). Верш—2, 8, 25a.  
На новай зямлі («Ляжыць шырокая дарога...»). Верш—4, 9, 25a, 40, 45.  
На Новы Год («З Новым Годам, з шчасцем новым!...»). Верш—25a.  
На Новы Год («Чым пацешыш ты нас, Новы Годзе?...»). Верш—25a.  
На новы рубеж («Замлелі тужлівия далі...»). Верш—6, 25a.  
На павароне («Мяне ўжо радуе і тое...»). Верш—2, 25a.  
На пагібел Гітлеру («Запамятай цвёрда...»). Верш—6; пад назвой «Фальцкім бандытам»—5.  
На пажарышчы («Палыхаў агонь...»). Верш—6, 25a.

- На пералётах («Наведаў я той дом, даўно знаёмы...»). Верш—7, 25a.
- На пераломе («Дні бягучы ды бягучы...»). Верш—2, 8.
- На полі («Шэпчуць згодна каласінкі...»). Верш—2, 8, 25a.
- На полі вясною («Люблю я прыволле...»). Верш—1, 8, 25a, 48.
- На прадвесні («Эх, наперла ліха-гора...»). Верш—1, 8, 25a, 26, 40.
- На прастор! («Гэй, на волю, на разлогі...»). Верш—2, 8, 25a, 40.
- На прасторах жыцця (апов.)—20, 22, 25a.
- На развітанні («Вячарэла і цішала...»). Верш—8, 25a; пад назвай «Раставанне»—2.
- На раздарэжы («Пры шляху шырокім...»). Верш—2, 8, 25a.
- На ростані («Ты скажы мне, цьма глухая...»). Верш—1.
- На ростанках («Ты скажы мне, цьма глухая...»). Верш—8, 25a, 40.
- На ростанях (апов.)—25a.
- На ростанях («Шмат напісаць мне аб чым трэба...»). Верш—7, 25a.
- На руінах прошласці («Праз пяць гадоў я зноў наведаў Вусце...»). Верш—7, 9, 25a.
- На рэчцы («У бераг высокі, дзе лозы расгудзь...»). Верш—2, 8, 25a, 40.
- На рэчцы зімою («Не сядзіца ў хаце хлопчыку малому...»). Верш—8, 25a, 41, 48.
- На «святой зямлі» (апав.)—25a.
- На ўсходзе сонца («Выпльвае круг агністы...»). Верш—4, 7, 9, 25a, 40, 45.
- На чужым грунце (апав.)—17.
- На чужыне («Час праходзіць, жыццё гіне...»). Верш—2.
- На чыгунцы (апав.)—25a; пад назвай «На жалезнай дарозе»—43, 47.
- На «шлюб» пана Студніцкага («Пан Студніцкі кроіць мапу...»). Верш—8, 9, 25a.
- Навальніца (апав.)—26.
- Навальніца («У небе свае адбываліся справы...»). Урывак з памы «Адплата»—7, 9
- Над магілаю друга («Падбіўся ў дарозе ты, дружка...»). Верш—6, 9, 25a, 45.
- Над магілай партызана («На ўзгорку пясчаным тры хвоі...»). Верш—6, 9, 25a, 45.
- Над Прутам («Над Прутам дзень заняўся новы...»). Верш—25a.
- Над Свіслаччу («Растрэслі адзенне лясы...»). Верш—4, 7, 9, 25a, 40.
- Надрываіся і шумі... (верш)—2, 25a.
- Надыход зімы («Мяккі снег кладзеца пухам...»). Верш—48.
- Называеща зарабіў (апав.)—20, 25a.
- Наперад («Багаты і прасторны...»). Верш—4, 9, 25a, 40, 45.
- Наперад! («Грымяць многаспейнасцю гукаў супольных...»). Верш—4, 7, 9, 45.
- Народам СССР («Быў час небяспечны, трывожны...»). Верш—4, 9, 25a, 45.
- Народу-барацьбіту («Няхай зямлю імгла аблягае...»). Верш—5, 6, 9, 25a, 45.

- Наталька, Джон і муха. (апав.)—25а, 28, 47.  
 Начаткі (Урыва з паэмы «Новая зямля»)—42.  
 Наш палегак паміж межаў... (верш)—26.  
 Наш рдны край («Край наш бедны, край наш родны...»)  
     Верш—1, 8, 25а, 26, 40, 45.  
 Наш шлях («Журбэтныя прагалы, дзе ні гляну...»). Верш—25а.  
 Наша ьсьме («Мы ходзім, спатыкаемся...»). Верш—8, 25а, 40;  
     пад назвай «Мы ходзім, спатыкаемся...»—1.  
 Наша гуменца («Я люблю наша гуменца...»). Верш—25а.  
 Наша дорога («Мая Айчына маладая!»). Верш—25а.  
 Наша доля («Наша доля нас не знае...»). Верш—1, 8, 25а,  
     40, 45.  
 Наша сяло («Між узгоркаў над ракою...»). Верш—1, 8, 25а, 40.  
 Нашы дні («Праімчаўся віхор, пыл і затхласць размей...»).  
     Верш—3, 8, 9, 25а, 40, 45.  
 Не бядуй! («Не бядуй, што сонца нізка...»). Верш—1, 8, 25а,  
     40, 45.  
 Не дай божа, сэрцам знікнуць... (верш)—2, 25а.  
 Не дамся! («Вось мяне і пасадзілі...»). Верш—2, 25а.  
 Не нудзіся! («Што вы, хлопцы, пахмурнелі?...»). Верш—26; под  
     назвай «Што вы хлопцы пахмурнелі!...»—1; «Кіньце смут-  
     так»—8, 25а, 40, 45.  
 Не пытайце, не прасіце... (верш)—1, 8, 25а, 40.  
 Не тужы («Ты не тужы—мінецца восень...»). Верш—4, 25а.  
 Неба («Дружа! Кінь на неба вока...»). Верш—8, 25а.  
 Неба («Зоркі гаемныя, зоркі далёкія...»). Верш—2.  
 Невядомы хлопчык («Не ведаю, адкуль ён, хто такі...»).  
     Верш—6.  
 Недаступны (апав.)—16, 18, 25а.  
 Нёман («Лъеца Нёман паміж гораў...»). Верш—25а, 26.  
 Нёманаў дар (апав.)—15, 25а.  
 Неўспагаднасць («Слаўся дым па тых просторах...»). Верш—2.  
 Ні красак, ні зыкаў. Замерла прырода... Верш—2, 25а.  
 Новому Году («Хто нам скажа, хто згадае, чым нас Новы Год  
     спаткае...»). Верш—8, 25а, 40; под назвай «Хто нам скажа,  
     хто згадае...»—2.  
 Новому 1915 году («Ты прыдзі да нас не з зрадай...»).  
     Верш—25а.  
 Новая зямля (паэма)—10, 25а.  
 Новая паходная («Рушым дружна грамадою...»). Верш з цыкла  
     «Песні аб імперыялістичнай вайне»—3, 25а, 40.  
 Ноч («Між палёў шырокіх я адзін стаю...»). Верш—1, 7, 8, 25а.  
 Ноч («Што за нач! Што за ціш!...»). Верш—3, 25а.  
 Ноч, калі зацвітае папараць (апав.)—17.  
 Ноч пад Новы Год («Замкнула зямля свой яшчэ адзін круг...»).  
     Верш—4, 7.  
 Ноч перад навальніцай («Стай чырван месяц круглаліцы...»).  
     Верш—2, 8, 25а, 40, 45.  
 Ноч у астрозе («Ноч глухая. Ціха...»). Верш—2, 8, 25а, 40.  
 Ну, якіх-жа прыгод... (верш)—2.  
 Нявольніцтва («Глуха стала пасля буры»). Верш—8, 25а, 40.  
 Нягода («Мы чакалі нецярпіва...»). Верш—1.  
 Нязбытныя надзеі («Ціха калосci, схліўшы галовы...»). Верш—8.  
     25а; под назвай «Хмары»—1.

Нямецкаму звяр'ю («Насунуўся густа на зямлю туман...»).  
Верш—6; пад назай «Фашысцкаму звяр'ю»—25а.  
Няшчасная маці («У кожную ночку, як свет заціхае...»).  
Верш—2, 8.

## П.

- Па дзядзьках («Пакараў мяне бог...»). Верш—8.  
Пагулиў на волі... (верш)—8, 25а; пад назай «Вецер»—2.  
Пад Новы Год (апав.)—27.  
Пад Невы Год («Неч глухая, цьма, завея...»). Апавяданне вершам—2, 8, 25а.  
Пад спеў ветра («Вее вецер, свішча ў коміне...»). Верш—8, 25а, 40.  
Пад Сталінскім сонцам («Узыдзі на гору, браце...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.  
Пад сцягам Леніна—Сталіна («Нас дружба народаў навекі злучыла...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.  
Пад шум ветру («Праляцела борзда лета...»). Верш—1, 8, 25а.  
Пажаданні пад Новы Год («Пажадаю, сябры-песняры...»).  
Верш—4, 7.  
Пажаданні пад Новы 1943 год («Слова сваё шлю роднаму краю...»). Верш—25а.  
Палессе (апав.)—26.  
Палессе («Край лясоў, край балот...»). Верш—8, 25а, 40.  
Палессе («Усё балоты ды балоты...»). Верш—25а, 26.  
Палеская вёска (апав.)—26.  
Палескія вобразы («Цёмны бор, кусты, балоты...»). Верш—1, 25а.  
Памяці В. П. Чкалава («Сям'я арлоў асірацела...»). Верш—4, 25а,  
Памяці герояў («Для радасці, шчасця магутнай Айчыны...»)  
Верш—3, 9, 25а.  
Памяці Л. Н. Талстога («Ты сышоў з жыцця дарогі...»).  
Верш—25а.  
Памяці П. Осіченка і А. Серова («Журбою заслаўся наш ра-  
дасны дзень...»). Верш—4, 25а.  
Памяці С. М. Кірава («Замоўклі натхнёныя слова...»). Верш—8, 9, 25а, 45.  
Панам («Эх, панове, ніц не бендзе...»).—25а.  
Панам-валякам («Забрэзгалі «шабелькамі...»). Верш—3, 8, 25а, 40.  
Панас гуляе («Штэ мне жонка! Што мне дзеци...»). Верш—1, 25а.  
Панская ласка («За вашу «ласку» пансскую...»). Верш—3, 8, 9, 25а.  
Панскі гнёт («Няхай паны ў сваёй дурноце...»). Верш—3; пад назай «Братам Заходніяй Беларусі»—9, 40.  
Парад («Рад за радам чоткім крокам...»). Верш—4, 25а, 40.  
Партызанская песня («Эй, з-за лесу, ды з-за горы...»). Верш—4, 25а.  
Паслушная жонка («Эх, Тацянка! Эх, дзяўчынка!..»). Апавяданне вершам—8, 25а.  
Пасля зімы («Вышла з халоднай пасцелі зямля...»). Верш—4, 7, 25а, 40.

- Пасля навальніцы («Навальніцы няма, навальніца сышла...»).  
 Верш—2.  
 Пасля навальніцы («Над полем, дзе спелі жыты і пшаніца...»)  
     З паэмы «Адплата»—7, 9, 45.  
 Пастушка («Будзіць матка сваю дочку...»). Верш—8, 25а.  
 Пастушок («Блеск гарачы слепіць вочы...»). Верш—8.  
 Паўлюкова бяда («На дварэ даўно сцямнела...»). Апавяданне  
     вершам—8, 25а.  
 Паўлюковы думкі (апав.).—25а.  
 Пахаванне («Чую звон я нудны...»). Верш—1, 8, 25, 26.  
 Пахаванне Гейдрыха («Кат Гейдрых ляжаў у труне...»).  
     Верш—6, 25а.  
 Пахмелле («Годзе жонка! Ну не лайся...»). Верш—8, 25а.  
 Перад бурай («Сінь і глыб без канца-краю...»). Верш—2, 8,  
     25а, 45.  
 Перад восенню («Што задумалась, зажурылася...»). Верш—2.  
 Перад восенню («Засмуцілася, зажурылася...»). Верш—8, 25а,  
     пад назвай «Восень»—44.  
 Перад дарогай («Эх, як тупну я нагою...»). Верш—25а.  
 Перад дарогаю («І надоўга асудзілі...»). Верш—8, 25а.  
 Перад судом («Не ў салдаты выпраўляе...»). Верш—8, 25а,  
     40, 45.  
 Перадвыбарнае («Паважна так і ўрачыста...»). Верш—25а; под  
     назвай «Прадвыбарнае»—4, 9, 45.  
 Пераможны май («Дарогай вольнай, зорнаю...»). Верш—4, 9,  
     25а, 45.  
 Першае знаёмства («Помню, помню тую начку!..»). Верш—8,  
     25а, 40.  
 Першы гром («Голзсам моцы, ціха і важна...»). Верш—2, 8,  
     25а, 45.  
 Першы дэпутат («Сівалам радасці, праўды і волі...»).—25а.  
 Першы заработка (1. Дома; 2. Перад выпраўкай; 3. У чужых;  
     4. Не вытрымаў). Апавяданне вершам—1, 8, 25а.  
 Першы Май («Кожны год прыдае табе сілы...»). Верш—9, 25а.  
 Першыя асеннія ночы (апав.)—26.  
 Песні аб імперыялістичнай вайне (1. Песня салдаткі. 2. Сал-  
     дацкая песня. 3. Новая паходная). Цыкл вершаў—25а, 40.  
 Песні вясны («Песні ў полі, шум і гоман...»). Верш—2, 8,  
     25а, 40, 45.  
 Песні зімы («Люблю я зімы з маразамі...»). Верш—2, 8, 25а, 45.  
 Песня («Песня, дзіцятка, сэрца балючага...»). Верш—25а.  
 Песня аб вясне («Уцякай, мароз-дзядуля!..»). Верш—3, 9, 25а,  
     40, 45, 48.  
 Песня адзінокага («Я—адзін, жыву без дому...»). Верш—2; под  
     назвай «З песень адзінокага»—8.  
 Песня батрака («Я не маю сваёй хаткі...»). Верш—2; под назвай  
     «Я не маю сваёй хаткі»—8.  
 Песня жніва («Жарыць сонца без літосці...»). Верш—2; под  
     назвай «Жніўная песні»—8, 40, 45.  
 Песня Кастрычніку («Вялік разгон, шырок размах...»). Верш—3,  
     9, 25а, 45.  
 Песня ластаўкі («Я саўю гніздо пад стрэхай...»). Верш—26.

- Песня над калыскай («А-а! а-а! мой сынок...»). Верш—1, 8, 25а; пад назвой «Песня пры калысцы»—26.
- Песня няволі («Як лёгкі дым, як тонкі пар...»). Верш—1, 8, 25а.
- Песня пілота («У неба высока ўзлятае ароль»). Верш—25а.
- Песня пры калысцы («А-а! а-а! мой сынок!..»). Верш—26; пад назвой «Песня над калыскай»—1, 8, 25а.
- Песня птушкі (казка)—26.
- Песня п'янага («Выпіў, Янка, чарку ты...»). Верш—8, 25а.
- Песня п'янага («Я сягоння падгуляй...»). Верш—2.
- Песня салдаткі («Гиуцца лозы над крыніцай...»). Верш з цыкла «Песні аб імперыялістичнай вайне»—3, 25а, 40.
- Песняй вітаю я вас («Леглі шырока нівы калгасаў...»). Верш—3, 9, 25а, 45.
- Песнярам Совецкай зямлі («Мы расчынім вам дзвёры гасцінна...») Верш—3, 9, 25а.
- Песняру («Заспівай ты мне песню такую...»). Верш—8, 25а, 40, 45.
- Піонерам («Шлях паказан вам шырокі...»). Верш—3, 8, 9, 25а, 40, 45.
- Піонерская песня («Мы—дзятва зямлі шчаслівай...»). Верш—4, 9, 25а, 45.
- Пісаравы імяіны (апав.)—18, 25а; пад назвой «Імяніны»—14, Пісьмо з астрэга («Напіши мне, калі ласка...»). Верш—8, 25а, 40.
- Пісьмо з турмы («Напіши мне, калі ласка...»). Верш—1.
- Плытнікі («Клумак за плечамі...»). Верш—1, 8, 25а, 40.
- Позна. Восень агалала... (верш)—2, 25а.
- Пэзняя восень (апав.)—26.
- Покліч («Гэй, чуляя сэрцам! Гэй, душы жывыя!...»). Верш—2, 8, 25а, 40.
- Покліч («Гэй, чуеце хлопцы? Дзе вы, скажэце?...»). Верш—2, 8, 25а, 40.
- Поле («Зараслі вы, межы, у полі...»). Верш—2, 8, 25а, 40, 45.
- Польскім катам («Польща панскае «культуры»...»). Верш—3, 8, 9, 25а.
- Правадыру і настаўніку («Ад чыстага сэрца, праста і шчыра...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- Правадыру народаў («Вышлі мы ў прасторы...»). Верш—3, 9, 25а, 45.
- Правадыру народаў («Настаўнік наш мудры! Для шчасця людскога...»). Верш—25а.
- Прад навальніцаю («У хмурках сонца заблудзіла...»). Верш—26.
- Прад навальніцаю ў ночы (апав.)—26.
- Правдыбарнае («Паважна так і урачыста...»). Верш—4, 9, 45; пад назвой «Перадвыбарнае»—25а.
- Прайшлі незваротна дзянькі залатыя... (верш)—8, 25а.
- Пракурор (апав.)—20.
- Пратаў чалавек («Каля карчмы шум і гоман...»). Апавяданне вершам—8, 25а.
- Проціў вады (апав.)—17.
- Прыйтнне Маскве («На усход, у Крэмль, у новы свет...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- Прылёт птушак (апав.)—26.

Птушкі ў лесе шчабятали... (верш)—I, 25а.

Пчала і шэршань (казка)—34.

Пытанне («Дзе ты, мая доля...»). Верш—25а.

Пясняр («Кажуць людзі: «Што ты смутны?...»). Верш—I, 8, 25а.

Пяцрусь-касец («Шэў Пяцрусь дадому з лугу...»). Верш—2, 8, 25а.

## P.

Радасная сустрэча («Навесела ў хаце...»). Верш—4, 25а.

Радасць («Ходзіць вецер па даліне...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.

Развітанне («Разышліся мы ў трывожны час»). Верш—25а.

Раздум'е («Зірну я на неба...»). Верш—2, 8.

Разліў Нёмана (апав.)—26.

Рак-вусач («Ну, пачнем мы казку так...»). Верш—44.

Рана засмуцілася думкі, сэрца дзеткі... (верш)—I, 8; пад назвой «Думкі»—40; пад назвой «Рана вам журыщца, думкі, сэрца дзеткі...»—25а

Раніца вясною («Ціха ў полі, ціха ў лесе...»). Верш—2.

Раскуты Праметэй («Зашумела, забурліла вольная крыніца...»). Верш—3, 9, 25а, 45.

Раставанне («Вячарэла і цішала...»). Верш—2; пад назвой «На развітніі»—8.

Роднае поле («Поле убогае, поле пясчанае»). Верш—25а.

Роднай краіне («Мы з гордасцю і радасцю глядзім...»). Верш—4, 25а, 40.

Роднаму краю («Знае толькі бог адзіны...»). Верш—25а.

Роднаму краю («Мой край ясназоры! Прайшоў ты нямала...»). Верш—25а.

Роднаму краю і народу («Я калісьці нямала складаў...»). Верш—25а.

Родны шлях («Шлях старадаўні, вядомы ў народзе...»). Верш—5; пад назвой «Стары гасцінец»—6, 9, 25а, 45.

Родныя вобразы («Вобразы мілья роднага краю...»). Верш—I, 8, 25а, 40, 45.

Родныя песні («Вісне скарга ўздоўж Нёмана...»). Верш—I, 8, 25а, 40.

Рольнік («Цёплы вечар. Ціха ўсюды...»). Верш—8, 25а; пад назвой «Хлебарэб»—1.

Ручэй (апав.)—26.

Ручэй («Між алешины, кустоў...»). Верш—8, 25а, 45, 48.

Рыбакова хата (пазма)—9, 13, 25а.

Рыгорака памылка (апав.)—25а.

«Рыну!» («Было і звялося—свет іншы паўстаў...»). Верш—2.

## C.

Сабе і сваім равеснікам («Ідуць за падзеяй падзеі...»). Верш—3, 9, 25а.

Савось-распуснік («Вось што дзеткі, мае краскі...»). Верш—37, 44, 48.

Салавей (апав.)—27, 43.

Салар («Рассыпала сонца каралі...»). Верш—9, 25а, 45.

- Салдацкая песня («Старана чужая—не родная маці...»). Верш з цикла «Песні аб імперыялістычнай вайне»—3, 25а, 40.
- Салюты Москвы («Як голас прадвесня, як гімн вызвалення...»). Верш—25а.
- Санітарка Таня (апав.)—25а.
- Свайму народу («На прастор, на шырокі разлог...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- «Святы Ян» («Арганісты пан Сарнецкі...»). Апавяданне вершам—8, 25а.
- Серадняк («Па чыну мне паложана...»). Верш з цикла «Калгаснае»—8, 25а.
- Сіла агітацыі («Прыехаў ў вёску таварыш з раёна...»). Верш—8.
- Сіла маладая («Што ні дзень, што ні час наша сіла расце...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- Сірата—Юрка (апав.)—25а.
- Скора ў полі забушуе... Верш—1, 25а.
- «Слабода» (апав.)—25а.
- Слава Армії Чырвонай («Пазірае нач у вокны...»). Верш—4, 25а.
- Слава героям! («Такой эпапеі, герояў такіх...»). Верш—4, 25а, 40.
- Смерць арыштанта («Праз астражны двор закрыты...»). Верш—2, 8, 25а.
- Смерць разбойнікам («Рассыплеца ў прах тая глыбіна сталі...»). Верш—25а.
- Сөвецкай Арміі («На свеце спакою няма...»). Верш—25а.
- Совецкай Беларусі («Безыменнай, безгалосай ты была, краіна...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- Совецкім народам («Розум і воля, і сэрца народаў!..»). Верш—9, 25а, 45.
- Совецкія годы («Далёка сягоння ад нас ліхалёцце...»). Верш—25а.
- Сон у турме («Рана Сцёпка прабудзіўся...»). Верш—1; пад называй «Сцёпкаў сон»—8.
- Сорак другі («Адышоў у вечнасць кануў...»). Верш—6; пад называй «1942»—25а.
- Сочну марна я ў астрозе... Верш—8, 25а, 40; пад называй «Думкі ў турме»—1.
- Соцкі падвей (апав.)—14, 18, 25а.
- «Соцыяліст» (апав.)—16, 25а.
- Сталін, партыя і народ («Цёмныя ночы, дні ліхалецця...»). Верш—4, 9, 25а, 40, 45.
- Сталінские слова («У хвалях эфіра, як мудрасць зямлі...»). Верш—6, 9, 25, 45.
- Сталінская Канстытуцыя («Разгарнуў магутна раме...»). Верш—3, 9, 25а, 40, 45.
- Стараста (апав.)—16, 18, 25а.
- Стараасць—не радасць (апав.)—16, 25а.
- Старая праўда («Покі грош ёсць у кішэні...»). Верш—25а.
- Старой вёсцы («Убогая старая вёска...»). Верш з цикла «Калгаснае»—8, 9, 25а, 45.
- Старому парадку («Ой, стары парадак...»). Верш—8, 25а, 45.
- Стары гасцінец («Шлях старадаўні, вядомы ў народзе...»). Верш—6, 9, 25а, 45; пад называй «Родны шлях»—5.
- Стары лес (апав.)—17.

- Старыя дубы («Зноў я бачу, зноў вітаю...»). Верш—2, 25а.  
 Старыя падрызнікі (апав.)—16, 18.  
 Старыя песні («Скарга нязменная, гора нязбытае...»). Верш—2,  
     8, 25а, 40.  
 Стогі («Ой, вы, стогі высокія...»). Верш—25а, 26.  
 Страшнае спаканне (апав.)—25а, 27, 43, 47.  
 Суд у лесе (паэма)—11, 25а.  
 Сустрэча з ворагам (апав.)—25а, 47.  
 Суш (апав.)—26.  
 Сун («Выйдзі ў пэле, глянь, паслухай...»). Верш—2, 25а.  
 Сцепкаў сон («Рана Сцёпка аббудзіўся...»). Верш—8, 25а; пад  
     называй «Сон у турме»—1.  
 Сціхнуў шум на карыдоры... (верш)—2, 8, 25а.  
 Сымон музыка (паэма)—10, 25а.  
 Сябрам («Гэй, сябры мае! Дзе вы, родныя?...»). Верш—8, 25а,  
     40, 45.  
 Сябрам («Ой, вы, сябры мае мілы...»). Верш—1, 25а.  
 Сябрам выгнанікам («Гэй, вы смутныя, гэй вы бедныя...»).  
     Верш—8, 25а; пад называй «Братам-згнанікам»—1.  
 Сябру («Эх, і бедна-к у нас...»). Верш—8, 25а, 40, 45.  
 Сялянка («І праўда, галубкі, качаемся ў брудзе!...»). Верш  
     з цыкла «Калгаснае»—8, 25а.  
 Сялянская доля («Ты памрэш, цябе не будзе...»). Верш—8, 25а.  
 Сялянская рада («Скончан дзень. За стол паселі...»). Верш—  
     8, 25а.  
 Сялянскія думкі («Невясёлая, галодная...»). Верш—8, 25а, 40.  
 Сяргей Карага (апав.)—19, 25а.

## Т.

- Так і трэба ашуканцу (апав.)—16, 18, 25а.  
 Таціна тайна («Ходзіць Тачя ў задуменні...»). Верш—3, 25а.  
 Тая-ж самая даль, той-же самы разлог... (верш)—25а.  
 Толькі стогне замля... (верш)—1, 8, 25а, 40, 45.  
 Топаль («Каля Купалавай пасады...»). Верш—7, 9, 25а.  
 Тоўстае палена (апав.)—18, 25а.  
 Тройка («Кочі скачуць. Дзын-дзын-дзын!...»). Верш—2.  
 Тройка («Мчаща кэні. Дзын-дзын-дзын!...»). Верш—8, 25а.  
 Тры жаданні («Хочам мы зямлі і хлеба...»). Верш—25а.  
 Трывога (апав.)—16, 18, 25а, 43, 47.  
 Туды на заход (апав.)—20.  
 Турэмная камера («Цесна камера, як клетка...»). Верш—1, 25а.  
 1942 («Адышоў, у вечнасць кануў...»). Верш—25а; пад называй  
     «Сорак другі»—6.

## У.

- У апошні час («Надзей не трачу я: хоць валіць дым...»).  
     Верш—25а.  
 У астрозе («Аб чым тут мне думаць у гэтай няволі...»).  
     Верш—8, 25а.  
 У астрозе («Нудна Сцёпцы за рашоткай...»). Верш—1, 8, 25а, 40.  
 У астрозе вясною («Сціхлі песні зімняй буры...»). Верш—8, 25а;  
     пад называй «У турме вясною»—1.  
 У балоце (апав.)—14, 17, 25а.

- У бярлозе ты радзіўся... (верш)—25а.  
 У вераснёўскі вечар («Лагодны вечар, ціхі, вераснёвы...»).  
     Верш—25а.  
 У глыбі Палесся (апав.)—21, 25а.  
 У горадзе (апав.)—25а.  
 У грыбах (апав.)—26.  
 У дарогу («Зложаны ў клунак...»). Верш—2, 25а.  
 У дароге («Між узгоркаў і курганаў...»). Верш—8, 25а, 40.  
 У дароге («Поле без берага, шыр несканчоная...»). Верш—2, 25а.  
 У дварэ пана Тарбецкага (апав.)—25а; пад называй «Калектыву  
пана Тарбецкага»—20.  
 У зале крамлёўскага палаца («Усё мне радуе тут вока...»).  
     Верш—9, 25а, 45.  
 У зімні вечар («Загудуць вятругі ў полі...»). Верш—25а; пад  
называй «Зімні вечар»—8.  
 У лесе («Люблю я лес, адвечны бор...»). Урывак з паэмы  
«Суд у лесе»—7, 9.  
 У летні адпачынак («На століку майм ляжаць паперы...»).  
     Верш—4, 7, 25а, 40.  
 У майскія дні («Пеў я песні калісь у журботным тоне...»).  
     Верш—3, 9, 25а.  
 У майскія дні («Разам з Першым Маен выйду я ў прасторы...»).  
     Верш—25а.  
 У мяцеліцу («Ой, густыя былі хмары...»). Верш—26.  
 У няволі («За што народ, што пад ярмом...»). Верш—8, 25а, 40  
 У палескай глушы (апав.)—21, 25а.  
 У палях Беларусі («Дзень добры вам, лясы і далі...»). Верш—2,  
8, 9, 25а, 40.  
 У полі («Грышка, хлопчык невялічкі...»). Верш—48.  
 У разведцы (апав.)—25а.  
 У старых дубах (апав.)—16, 25а, 27, 43, 47.  
 У судзе («Янку прыгавар чытае...»). Верш—25а, 40.  
 У сухмень («Злегла воўнаю густою...»). Верш—4, 7, 25а, 40.  
 У турме («Сонца ўстане, сонца зойдзе...»). Верш—1, 8, 25а.  
 У турме вясной («Сціхлі песні зімній буры...»). Верш—1; пад  
называй «У астрэзе вясною»—8.  
 У хвалях няспыннага руху... (верш)—7.  
 У цемры («Падзвіся, браток, што за цемень наўкруг...»)  
     Верш—8, 25а, 40, 45.  
 У цяжкую часіну («Зямля мая, нябесаў родных сінь...»).  
     Верш—5, 6, 9, 25а, 45.  
 У чым іх сіла (апав.)—25а, 43.  
 У школку («Ярка на камінку смольны корч палае...»). Верш—1,  
8, 25а.  
 Увосень («Дзень маркотны, невясёлы...»). Верш—25а, 26.  
 Увосень («З узгорка ў лагчынку дарожка збягае...»). Верш—8,  
25а, 40; пад называй «Восенню»—2.  
 Удовіна хата («З краю вёскі сірацінкай...»). Верш—8, 25а, 40.  
 Узбекістану («Прышоў мой час. Я пакідаю...»). Верш—25а.  
 Уночы («Над калыскай матка начку каратае...»). Верш—2,  
8, 25а.  
 Усміхнулася, праяснілася глыб бяздонных небясоў... (верш)—  
2, 25а.  
 Успаміны («Вобраз мілы, поўны чараў...»). Верш—2, 25а.

Усход сонца («На усходзе неба грае...»). Верш—1, 7, 8, 25а, 45.  
Учора і сёня («Пісала нядоля...»). Верш з цыкла «Восень-скве»—3, 25а.

Уюцца думкі, томяць грудзі... (верш)—1, 40.

## Ф.

Фашысцкаму звяр'ю («Насунуўся густа на землю туман...»).

Верш—25а; пад назвай «Німецкаму звяр'ю»—6.

Фашысцкім бандытам («Запамятай цвёрда разбойнік з Берліна...») Верш—5, 25а; пад назвай «На пагібель Гітлеру»—6

## Х.

Хаім Рыбс (апав.)—20.

Хатка над балотцам (апав.)—20, 25а.

Хлебароб («Цёплы вечар. Ціха ўсоды...»). Верш—1; пад назвай «Рольнік»—8.

Хмара (апав.)—17.

Хмарка («Па небе хмарка залатая...»). Верш—2.

Хмаркі («Светлая хмаркі—дзеткі прастору...»). Верш—2, 8, 25а, 40.

Хмары («Хмары, хмары, што па небе...»). Верш—8, 25а.

Хмары («Ціха калосса, скіліўши галовы...»). Верш—1; пад назвай «Нязбытныя надзеі»—8, 25а.

Хмары («Як ліхія думкі-мыслі...»). Верш—1, 25а.

Храбры певень («Па надворку певень ходзіць...»). Верш—44.

Хто нам скажа, хто згадае... (верш)—2; пад назвай «Новаму Геду»—8, 40.

## Ц.

Царскія гроши (апав.)—20, 25а.

Цемра («Бедны мы і цёмны...»). Верш—8, 25а, 40.

Ці дома я, ці я ў паходзе... (верш)—7.

Ціша і бура («Нанізала раніца росы...»). Верш—6, 25а.

Ціжкая доля (казка)—26.

## Ч.

Чаканне вісны («Мароз, зіма, снягі вакол...»). Верш—48; пад назвай «Да вясны»—2, 8, 25а, 45.

Чаму ў сенакос і ў жніво ідзе дождж (казка)—26.

Чоран (апав.)—25а, 27, 43, 47.

Чорт (апав.)—14, 18, 25а.

Чуваць вясна... («Не сышлі яшчэ з нізіны...»). Верш—4, 7, 9, 25а, 40, 45.

Чужы сад (апав.)—26.

Чую голас («Студзіць сонца твар гарачы...»). Верш—7.

Чыгунка («У два рады між палёў...»). Верш—1, 8, 25а, 48.

Чымган («У мантай лёгкай з празрытай сінечы...»). Верш—9, 25а, 45.

Чырвонаармейцы («З імглы старога свету...»). Верш—3, 25а.

Чырвонай Армії («Душою і сэрцам мы з вами, героя!...»).

Верш—6; пад назвай «Душою і сэрцам мы з вамі, герой»—5, 25а.

Чырвонай Армії («На подзвіг вялікі, суровы...»). Верш—25а.

Чырвонасцяжнаму комсамолу («Вас Ленін вялікі да працы заклікаў...»). Верш—4, 25а.

Чырвоная Армія («У бітвах, у громах навалы і бур...»)

Верш—4, 9, 25а, 40, 45.

Чыя праўда? (апав.)—17.

## Ш.

Ша! Хмарка, хмарка дарагая... (верш)—8.

Шалёна гса на ланцуг («Дык так, пачалося...»). Верш—25а.

Шаснаццатая гадавіна («Цвёрды крок жалезнай волі...»)

Верш—3, 8, 9, 25а, 40, 45.

Школа (апав.)—25а, 26, 27, 43, 47.

Школьная работніца («На краю сяла глухога...»). Верш—8, 25а.

Шлях славы («Па фронтах зарніцай успыхнулі слова...»).

Верш—25а.

Што брат, Грышка, папраўляйся... (верш)—25а.

Што вы, хлопцы, пахмурнелі... (верш)—1; пад назвай «Кіньце смутак»—8, 40, 45; «Не нудзіся!»—26.

Што лепей? (апав.)—17.

Што трэба («Сябры мае, не слова трэба тут...»). Верш—6, 25а.

Што тужыць, гараваць?.. (верш з цыкла «З песень адзіно-кага»)—8, 25а.

Што яны страцілі? (апав.)—17.

Шчаслівая хвіліна («Нясе маці з ясляў сына...»). Верш—3, 9, 25а, 40, 45, 48.

Шчаслівым жанчынам («Па-над лесам, па-над долам...»).

Верш—4, 9, 25а, 40, 45.

Шэрай гадзіна («Толькі сонца залатое...»). Верш—26.

## Э.

Эй, скажы мне, небарача... (верш)—2, 25а, 40, 45.

Эх, пашто ўздыхаць па волі... (верш з цыкла «З песень адзіно-кага»)—2, 8, 25а.

Эх, як я-б хацеў... (верш)—2.

## Я.

Я—адзін жыву без дому... (верш з цыкла «З песень адзіно-кага»)—8, 25а.

Я—баец чырвоны («Шлях мой славы і шырокі...»). Верш—4, 9, 25а

Я жыву («Вільготны змрок спаўзае на лугі...»). Верш—4, 7, 25а, 40.

Я кожны год свой дзень радзінаў... (верш)—2.

Я не знаю... («Я не зізлю, чым мне дораг...»). Верш—1.

Я не знаю... («Я не знаю сам, браточкі...»). Верш—8, 25а, 40.

Я не маю сваёй хаткі... (верш з цыкла «З песень адзіно-кага»)—8, 25а.

Я помню, быў і я багаты... (верш)—2, 8, 25а.

Я стаю на мяжы... (верш)—2, 25а.

- Я хачу аб табе з кім хоць слоўка сказаць... (верш)—2, 25a.  
Як выдумляюць страхі (апав.)—26.  
Як калісъ («Быў малы я, думаў часта...»). Верш—8, 25a.  
Як пеўнік ұратаваў қурачку (казка)—32.  
Як поп зрабіўся авіятарам («На Палессі былі...»). Апавяданне  
вершам—8, 25a.  
Як хацеў-бы я па палях праісці... (верш)—8, 25a.  
Як Янка збагацеў («Ходзіць Янка за сахою...»). Апавяданне  
вершам—25a.  
Якую карысць прыносяць нам птушкі (апав.)—26.  
Янку Купалу («Была пара. Марнелі нашы гоні...»). Верш—3,  
8, 9, 25a, 40, 45.  
Янку Купалу («Узыйшоў юнак калісъці...»). Верш—3, 25a.  
Янку Купалу («Я не ведаю, дружка мой, Янка...»). Верш—3.  
Яню («Ох, бедны Янь, цябе мне шкода...»). Верш—3, 25a.
-

## ЗМЕСТ

*Стар.*

Прадмова . . . . .	5
I. Пастановы Ўрада СССР і Ўрада БССР аб літа- ратурнай дзейнасці Якуба Коласа . . . . .	7
II. Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа . . . . .	11
III. Кнігі Я. Коласа . . . . .	30
Вершы . . . . .	—
Паэмы . . . . .	33
Апавяданні . . . . .	35
Аповесці . . . . .	37
П'есы . . . . .	39
Зборы твораў . . . . .	40
IV. Выдannі твораў Я. Коласа для дзяцей . . . . .	41
V. Творы Якуба Коласа ў перакладах на рускую мову	44
Збор твораў . . . . .	—
Вершы . . . . .	—
Паэмы . . . . .	45
Аповесці і апавяданні . . . . .	46
П'есы . . . . .	—
VI. Літаратура аб творчасці Якуба Коласа . . . . .	47
Кнігі . . . . .	—
Артыкулы аб творчасці Я. Коласа . . . . .	—
Артыкулы аб асобных творах Якуба Коласа . . . . .	48
VII. Алфавітны ўказацель твораў Якуба Коласа, змеш- чаных у зборніках, апісаных у тэксле . . . . .	50

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Я К У Б К О Л А С  
(Константин Михайлович Мицкевич)  
К семидесятилетию со дня рождения  
Библиографический справочник  
Издательство АН БССР  
Минск 1952 г.

Тэхнідактар *Х. Александровіч*  
Карэктар *С. Зайдлер*

АТ 77076. Падпісана да друку 15/XII-1952 г. Тыраж 2000 экз.  
Папера 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Вуч.-выд. арк. 4,3. Друк. арк. 3,9. Зак. 1233.

Друкарня выдавецтва Акадэміі навук БССР.  
Мінск, праспект ім. Сталіна, 110.

НАЦІНАЛЬНА  
БІБЛІЯТЭКА  
БЕЛАРУСІ

3.000

2 руб. 10 кап.



80000000 1908 19

7

Б. ба